



# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## ЛЕПШЫЯ ТАВАРЫ — ДЛЯ НАШЫХ НЕМАЎЛЯТ, МАЦІ, ШТО КОРМЯЦЬ ГРУДЗЬМІ, І... ШКОЛЬНІКАЎ



Прадавец Дзіна ЛАЗУЦІНА дэманструе дзіцячыя майкі з жартоўнымі надпісамі.

**УСЕ ІХ МОЖНА НАБЫЦЬ НА ВЫСТАВАХ-КІРМАШАХ, ШТО ПРАХОДЯЦЬ АДНАЧАСОВА І ПАД АДНЫМ ДАХАМ**

ЦЯЖАРНЫХ жанчын, як падалося, пераважна з дастаткова познімі тэрмінамі цяжарнасці, маладыя матуль з немаўлятамі на руках, бабуль з унукамі і ўнучкамі, сем'і, як кажуць, у поўным складзе — усіх іх аб'ядналі ў гэтыя дні пад адным дахам выставы-кірмашаў «Прывітанне, школа-2010» і «Нашым дзецям-2010», што распачалі сваю працу ў Нацыянальным выставачным цэнтры «Белэкспа» па адрасе вул. Я. Купалы, 27 у сталіцы. Як ужо вынікае з назваў выстаў, на такім прадстаўнічым форуме можна пабачыць і набыць тавары для дзяцей ва ўзросце ад першых дзён да 18 гадоў, у тым ліку і школьнага асартыменту да новага навучальнага года, да якога засталіся лічаныя дні. Выпрывіліся на кірмашы і журналісты «Звязды».

Пасля адкрыцця выставачнага цэнтра праходзіць зусім няшмат часу, а павільён на вачах ужо пакрысе заўпаўняе наведвальнікі. Дзетка, як падалося, найперш цікавіць сышты з яркімі вокладкамі, каларыяны асарты і пеналы, іншыя такія патрэбныя ў школьны і пазашкольны жыццё рэчы. Напрыклад, сям'ядавая Яна Бойдак была вельмі задаволеная набыткам, што зрабіла разам са сваёй матуляй: прыгожай маркера-магнітнай дошкай. Каштуе яна 20 тысяч рублёў, на такой дошцы можна не толькі мацаваць з дапамогай прыгожых магніткаў нейкую карысную інфармацыю на паперы, але і маляваць маркерамі. Сляды ад іх потым лёгка выдаляюцца і можна зноў нешта пісаць, маляваць.

Мы ж тым часам вырасцілі прыцінціца да вучнёўскага заплечніка вытворчасці «Галантэй». Сярэдні кошт — 65 тысяч рублёў. Толькі асартымент гэтай прадукцыі не надта вялікі.

Дык мы ўжо большасць распрадалі, нягледзячы нават на падзвонкі новай партыі, — тлумачыць прадавец прадпрыемства Святлана Каўгунава. — Выставы ж працуюць з мінулай суботы, у выхадныя было вельмі шмат пакупкоў. Бралі заплечнікі для ўсіх узростаў — з 1 па 11 класы, іх любяць насяці ўсе дзеці. Прыходзяць, як правіла, сем'ямі, аднак апошняе слова звычайна за школьнікамі — заплечнік павінен падабацца яго будучаму ўладальніку, быць зручным.

СТАР. 4

## РОСТ ЗАРПЛАТЫ — ВР50 ТЫСЯЧ

Сярэдняя налічаная зарплата ў Беларусі па выніках ліпеня склала 1 млн 282,8 тыс. рублёў. У параўнанні з чэрвенем яе паказчык павялічыўся на 3,9 працэнта, ці на 47,8 тыс. рублёў. Пры гэтым, як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў Нацыянальным статыстычным камітэце, за мінулы месяц адзначана павелічэнне і рэальных, з улікам змянення цэнаў на тавары і паслугі, заробкаў — тут рост склаў 3,6 працэнта.

Як сведчыць статыстыка, у ліпені сярэдняя налічаная зарплата ў цэлым па прамысловых прадпрыемствах склала 1 млн 399,2 тыс. (ад 2 млн 29 тыс. па чорнай металургіі і 2 млн 17,4 тыс. па хіміі і нафтапрадукцыі, а па лёгкай прамысловасці) і будаўнічых арганізацыях — 1 млн. 708,9 тыс., у арганізацыях транспарту — 1 млн 565,3 тыс., сельскай гаспадаркі — 922,6 тыс., гандлю і грамадскага харчавання — 1 млн 125,6 тыс. рублёў. Па ахове здароўя ўзровень сярэдняй заробкаў перавысіў 1 млн (у тым ліку сярэдні заробак урачоў быў 1 млн 698,9 тыс., а сярэдняга медперсоналу — 977,6 тыс.), а сярэдні ўзровень па адукацыі — 842,3 тыс. (у тым ліку настаўнікаў — 945,8 тыс., прафесарска-выкладчыцкага складу — 1 млн 650,3 тыс. рублёў). Адначасова ў ліпені зноў жа сярэдні ўзровень аплаты працы па фізкультуры і спорце склаў 1 млн 282,6 тыс., па культуры і мастацтвае — 909,6 тыс., а сацыяльным забеспячэнні — 754,4 тыс. рублёў.

Што ж да асобных рэгіёнаў, то тут літаратна заўважвае стабільнасць — у цэлым 1 млн 659,6 тыс. рублёў. Сярэдні паказчык заробкаў па Мінскай вобласці складае 1 млн 278 тыс., па Гомельскай — 1 млн 204,1 тыс., Гродзенскай — 1 млн 172,8 тыс., Брэсцкай — 1 млн 156 тыс., Магілёўскай — 1 млн 154 тыс., Віцебскай — 1 млн 145,3 тыс. рублёў.

Сяргей ГРЫБ.

## КРЫЎДА Камандзіроўка па пісьме

У Марыі Журун 4 сыны і дачка, 11 унукаў, а яна дажывае век у слязах і адзіноце. Чаму?

У «Звязды» прыйшоў ліст з вёскі Кунцавічы Баранавіцкага раёна. Пенсіянерка звярнулася па дапамогу. «Прашу св дапамагчы разбрацца мне ў вельмі набалелым пытанні — адсутціць уласны дом, які аказваў аформленым незразумелым чынам на аднаго з маіх унукаў», — напісала Марыя Журун.

Тое, што адбылося ў сям'і Віктара і Марыі Журун, нельга назваць выключным выпадкам. Падобная праблема ўзнікае вельмі часта. Бацькі дораць маёмасць (як правіла, дом) аднаму са сваіх дзяцей, і тады ў сям'і ўзнікае канфліктная сітуацыя. Здавалася б, людзі павіны вучыцца на памылках другіх, але не... У бацькоў ёсць любімае дзіця ці ў якога жывіць не складалася і яго бацькі шкадуць. Вось і вырашаюць ішчы пры жыцці падарыць ім сваё жыллё, але ёсць жа ў сям'і і другія дзеці, якіх такое рашэнне бацькоў крыўдзіць.

16 студзеня 2003 года Віктар і Марыя Журуны «апсалі» сваю хату на ўнука Аляксея — сына дачкі Наталіі. Праўда, Марыя Аляксандраўна сёння сцярдэжжае, што тое дарэнне адбылося без яе згоды і пра гэта жанчына напісала ў газету. «...Дачка Наталія забрала мажы і павезла ў Баранавічы. Мне сказала, што да доктара, а прыехалі назад, то сказала, што апсалі дом на свайго сына Аляксея». Сёлета канфліктна займаўся суд, і пра гэта гаворка пойдзе ніжэй.

Калі стала вядома астатнім дзецям, што бацькі падарылі хату ўнуку Аляксею, тыя пакрыўдзіліся. У чатырох сыноў Журун адносіны з сястрой і бацькамі сталі нацягнутымі.

Неўзабаве бацька памёр, маці перанесла інсульт, і сёння ў яе праблемы з нагамі. Вось так і атрымалася, што старая хворая жанчына засталася адна. Сыны зрэдку прыязджаюць, а вось дачка ўжо каторы год не заглядае ў бацькоўскую хату, няма тут і любімага ўнука Аляксея. Што здарылася, чаму нават дачка не хоча завітаць да маці? Перад тым як паехаць у Кунцавічы, я напэўнафанаву Наталію — дачку Марыі Журун. Размова ў нас атрымалася даволі адкрытай.

СТАР. 3

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

### ЖУРНАЛІСТ THE NEW TIMES АТРЫМАЎ ПРЭМІЮ ПІТЭРА МАКЛЕРА

Намеснік глаўнага рэдактара расійскага часопіса The New Times Ілья Баранаву стаў лаўрэатам прэміі Peter Mackler Award. Ёе ўручаюць журналістам, якія працуюць у тых краінах, дзе свабода прэсы не гарантуецца ці не прызнаецца ўладамі. Пра гэта паведамаў яе на афіцыйным сайце Peter Mackler Award.

Прадстаўнікі арганізацыі «Рэпартажы без межаў», якая адказвае за прысуджэнне гэтай прэміі, адзначылі, што ўзнагароджанне Баранавы адбываецца на фоне павелічэння інтэрнэт-цэнзуры і ціску на прэсу ў Расіі. Пра гэта паведамаў AFP.

### У РЕГІОНАЛАХ УПАЎ РЭЙТЫНГ

Рэйтынг кіруючай ва Украіне Партыі рэгіёнаў у перыяд з мая па жнівень 2010 года зменшыўся на 14 працэнтаў. Як піша «Украінская праўда», пра гэта сведчыць вынікі сацыялагічнага апытання, праведзенага кіеўскім Цэнтрам імя Разумкова.

Калі ў маі за партыю Віктара Януковіча гатовы быў прагаласаваць 41 працэнт выбаршчыкаў, то ў жніўні — толькі 28 працэнтаў. У тым выпадку, калі б выбары ў Верхоўную Раду адбыліся ў бліжэйшы выхадны, то, акрамя рэгіяналаў, трохпрацэнтны бар'ер пераадолелі б яшчэ чатыры палітычныя сілы — Блок Юліі Цімашэнкі — амаль 14 працэнтаў, партыя «Моцная Украіна» Сяргея Цігіпка — 12 працэнтаў, «Фронт перамен» Арсенія Яценюка — пяць працэнтаў, Кампартыя Пятра Сіманенкі — амаль чатыры працэнтаў.

### ІРАН ЗАМЕНИЦЬ РАСІЙСКИЯ ТУ НА BOEING I AIRBUS

Іран плануе ў бліжэйшай перспектыве папоўніць павятраны флот краіны 8 самалётамі Boeing і 6 лайнерамі Airbus. Пра гэта заявіў міністр транспарту Ірана Хамід Бехбахані тэлеканалу PressTV.



Міністр паведаміў, што нядаўна Іран ужо набыў 5 лайнераў Boeing. Паводле яго слоў, Тэгеран вырашыў абнавіць месца новай трасе ў накірунку Санкт-Пецярбурга — «Ім'ядаваму праекту расійскай улады». Акцыя пратэсту, да якой заклікалі актывісты-экалагі, была падтрыманая апазіцыйным рухам «Салідарнасць», а таксама вядомым сваёй крытыкай Крэмаля рок-музыкам Юрыем Шаўчуком. «Вялікая па маскоўскіх рэаліях маса дэманстрантаў скандавала такія лозунгі, як «Расія без Пуціна» і «Рукі раз'яднаюць Іран».

### ХІМКІНСКІ ЛЕС АБ'ЯДНАЎ АПАЗІЦЫЮ Ў МАСКВЕ

У мінулыя выхадныя расійская апазіцыя была пачута і без мікрафонаў і калонак. У цэнтры сталіцы, на Пушкінскай плошчы, у нядаўняй раённай на канцэрт-мітінг прыйшлі некалькі тысяч чалавек, выказаўшы тым самым пратэст супраць высечкі Хімканскага лесу. «Гэта стала самай буйной акцыяй пратэсту апазіцыі за доўгі час», — адзначае Neue Zuercher Zeitung.

Як працявае аўтар публікацыі, 1000 гектараў лесу на паўночны захад ад Масквы павіны наступіць месца новай трасе ў накірунку Санкт-Пецярбурга — «Ім'ядаваму праекту расійскай улады». Акцыя пратэсту, да якой заклікалі актывісты-экалагі, была падтрыманая апазіцыйным рухам «Салідарнасць», а таксама вядомым сваёй крытыкай Крэмаля рок-музыкам Юрыем Шаўчуком. «Вялікая па маскоўскіх рэаліях маса дэманстрантаў скандавала такія лозунгі, як «Расія без Пуціна» і «Рукі раз'яднаюць Іран».

«Дэманстрацыя ў нядаўняй была для апазіцыі тэстам на трываласць», — піша напрыканцы аўтар, дадаючы, што нягледзячы на тое, што, паводле слоў прадстаўніцы «Салідарнасці», гаворка на мтынгу ішла пра барацьбу з бюракратычнай самаўпраўнасцю, па сутнасці, апазіцыя ў Расіі аб'ядноўвае адно: імкненне да адстаўкі Уладзіміра Пуціна.

## Гранічныя цэны на малочныя прадукты ў жніўні і верасні павышаюцца да 2 працэнтаў

Гранічныя цэны на малочныя прадукты ў жніўні і верасні ў Беларусі павышаюцца да 2 працэнтаў. Гэта прадугледжана пастававай Міністэрства эканомікі ад 16 жніўня 2010 года № 124 «Аб унясенні дапаўнення і змяненняў у паставовы Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь ад 28 мая 2009 г. № 114», паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе Мінэканомікі.

Павышэнне цэнаў робіцца ў мэтах паэтапнай кампенсацыі падаражэння малочнай сыравіны ў сувязі з павелічэннем закупачных цэнаў на малака. У адпаведнасці з гэтай пастававай, прынятай па прапанове Мінсельгасхарча, у жніўні і верасні павышаюцца гранічныя адулскасныя цэны на малака, кефір, смятану, тварог. Паставова ўступіла ў сілу з 22 жніўня 2010 года.

## СТАРЫ ДЗЕДЗІН ЯШЧЭ СТАРЭЙШЫ — НА ШЭСЦЬ ТЫСЯЧ ГАДОЎ!



У 1926 годзе ў вёсцы Стары Дзедзін Трафім Гуткоў араў сваё поле і знайшоў гарлач з манетамі — гэта была, дарчы, найкаштоўнейшая знаходка грошай ўсё часоў на тэрыторыі Беларусі. Даследаванні паказалі, што скарб быў закапаным прыблізна ў 980—985 гадах. Гэты час і стаў выхадным пунктам у вызначэнні ўзроста вёскі. Нядаўна жыхары Клімавіцкага раёна весела святкавалі 1030-годдзе Дзедзіна. Спявалі, танчылі, узнагароджвалі лепшых людзей вёскі. На беразе ракі Асцёр усталювалі камітэты з нефіліямі надпісамі. Сёлета ж на беразе ракі адбыліся і археалагічныя раскопкі. І па знойдзеным аскепках керамікі навукоўцы вызначылі больш праўдзівы ўзрост Дзедзіна і ягоных ваколіц. Памылка ва ўзросце аказалася тэраў сур'езна. Людзі жылі ў гэтых мясцінах ужо 7 тысяч гадоў таму. Такім чынам вёска Стары Дзедзін становіцца ў шэраг самых старажытных на Беларусі зямлі, гэтыя, як Юравічы ў Калінявіцкім раёне і Бердычы ў Чачэрскай.

СТАР. 3

## Драма-лінія

### Анкадыягназ — яшчэ не прысуд

Паводле звестак Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, кожнае трэцяе жывіць на Зямлі забірае рак. На яго хварэюць нават дзеці. Рэакцыя на гэты дыягназ заўсёды аднолькавая — жах, безвыходнасць. Аднак на праблему можна паглядзець і з іншага боку. І дапамога нам у гэтым гадоўны ўрач Мінскага гарадскога клінічнага анкадыягнаста, дацэнт, кандыдат медыцынскіх навук Зігмунд Эдуардавіч ГЕДРЭВІЧ. Мы запрасілі яго на чарговую «прамуую лінію», якая адбудзецца сёння з 12.00 да 13.30 па нумарах 8 (017) 292 38 92 і 292 38 21.

## ДАЖДЖЫ І ВЕЦЕР

### З чацвярга істотна пасвяжэ

На гэтым тыдні надвор'ем у Беларусі будуць кіраваць атлантычныя цыклёны, якія прыносяць на тэрыторыю краіны вялікія аб'ёмы акіянічнай вільгаці, паведаміла рэдакцыя гадоўны сіноптык Рэспубліканскага гідрометцэнтра Мінпрыроды Вольга ФЯДОТАВА.

У аўтарак удзень паўсюдна па краіне прыйдуць кароткачасовыя дажджы, вельмі моцная ліўня чакаюцца на поўначы краіны. Месцамі навалініцы, пры навалініцах узмацненне ветру парывамі да 15—20 м/с. Захаваецца высокі тэмпературны фон у межах 22—29, а паўднёвым усходзе — нават да 30—32 градусаў. У сераду, пад уплывам мяккага і вільготнага паветра, на большасці тэрыторыі краіны будуць ісіці дажджы рознай інтэнсіўнасці, месцамі з навалініцамі і моцным парывістым ветрам. Уначы чакаецца 11—19, удзень — ужо не больш за 18—25 градусаў. У чацвер, на фоне дажджкоў з навалініцамі, стане халаднаей. Уначы і раніцай будзе 9—15, удзень паветра прагрэецца да 15—22 градусаў. Напрыканцы тыдня (27—29.08) атмасферны ціск крыху павялічыцца. Таму навалінічныя дажджы чакаюцца толькі месцамі па краіне. Уначы будзе 7—14, удзень — 15—22, у выхадныя на поўдні — на 2—3 градусы цяплей.

Сяргей КУРКАЧ.

## ЗАГІНУЛІ ПАД СЕЛГАСМАШЫНАМІ

У вёсцы Толькава Драгічынскага раёна пад касілкай загінулі 87-гадовая пенсіянерка. На яе прысядзеным участку аднаўсковец касіў бацінныя бульбы касілкай, прычэпленай да трактара МТЗ. Як бабулька трапіла пад аргэст, высвятляе следства.

А ў вёсцы Багданюка Лунінецкага раёна трагедыя здарылася на кукурузным полі. У мінулыя нядаўняе трактарыст касіў камбайнам кукурузу і не заўважыў, што на краі поля ляжаў чалавек. 55-гадовы служачы адной з раённых устаноў загінуў на месцы.

Яна СВЕТАВА.

## БОЙКА З ТРАГІЧНЫМ ФІНАЛАМ

### У сталіцы падчас «разборкі» адзін падлетак загінуў, а другі з нажывым раненнем трапіў у бальніцу

Здарэнне адбылося ў мінулы суботу на вуліцы Адамава ў Мінску. Тут позна ўвечары, паводле пярэдняга звестак з кампетэнтных крыніц, двое падлеткаў, 1992 і 1994 гадоў нараджэння, пачалі «чапляцца» да 24-гадовага маладога чалавека, які працуе грузчыкам на адным са сталічных прадпрыемстваў. Апошні працягнуў забегчы канфілікт і нават меў намер уцячы ад хлопцаў, аднак гэтага яму зрабіць не ўдалося. Паміж імі пачалася бойка, у ходзе якой у руках 24-гадовага грузчыка і апынуўся нож з сямісантыметровым лязом, якім ён карыстаецца на сваёй працы для ўскрыцця каробак. У выніку падчас бойкі 16-гадовы падлетак быў смяротна паранены, а другі з нажывым раненнем жывата дастаўлены ў бальніцу. Што ж датычыцца трэцяга ўдзельніка гэтага крымінальнага здарэння, то ён затрыманы. Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў праваахоўных органах, у дачыненні да яго была заведзена крымінальная справа па артыкуле «забойства», аднак кампетэнтныя крыніцы не выключылі таго, што пасля высвятлення ўсіх акалічнасцяў здарэння дзеяння падазраванага могуць быць расцэнены як неабходна самаабарона. Матэрыялы па гэтай справе міліцыяй перададзеныя ў пракуратуру.

Ігар ГРЫШЫН.

АУКЦЫОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ WWW.RLT.BY

КУП «Минский областной центр учета недвижимости» (организатор аукциона) по поручению ОАО «ТБЗ Усяр» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания диспетчерской, об. пл. 153,8 кв.м, расположенного по адресу: Республика Беларусь, г. Жодино, ул. Зеленоборская, 2а.

Начальная цена с НДС — 23 260 730 бел. руб. Задаток в сумме 2 300 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 301202020010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015 КУП «Минский областной центр учета недвижимости».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 28.09.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чакалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 27.09.2010 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

Минский городской центр недвижимости

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ИНФОРМИРУЕТ

В извещениях о проведении 16 сентября 2010 г. открытых аукционов по продаже квартир без отделки, расположенных в г. Минске по адресам: пр-т Независимости, д. 170, пр-т Независимости, д. 168, корп. 3, ул. Староинновская, д. 2 (газета «Звязда» от 14 августа 2010 г.) слова «без отделки» исключить.

В извещении о проведении 22 сентября 2010 г. открытого аукциона по продаже квартир без отделки, расположенных в г. Минске по адресу: ул. С. Есенина, д. 38 (газета «Звязда» от 17 августа 2010 г.) слова «без отделки» исключить.

Телефон для справок 227 40 22.

Минский городской центр недвижимости

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ИНФОРМИРУЕТ

В извещении о проведении 30 августа 2010 г. 102-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды (срок — 5 лет) зданий, сооружений и помещений коммунальной собственности в г. Минска (газета «Звязда» от 14 августа 2010 г.) в позиции № 60 вместо слов «аппаратов по продаже бахил» читать «кофейных автоматов».

Телефон для справок 227 40 22.

ISSN 1990 - 763X

Курсы валютных валют, установленных НБ РБ с 24.08.2010 г. (для бн разлікаў)

▲ 1 долар США..... 3 005,00	1 чэшская крона..... 153,86
▲ 1 еўра..... 3 813,95	1 польскі злоты..... 959,76
1 латвійскі лат..... 3 391,59	▲ 1 расійскі рубель..... 98,19
1 літоўскі літ..... 1 106,00	1 украінская грывня..... 380,86

время работы Контакт-Центра Банка 8.00-20.00 — рабочие дни 8.00-18.00 — выходные и праздничные дни

Звонки со стационарного телефона, с мобильного телефона (life), Velcom, МТС) — по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Курсы валютных валют для безналичных расчетов Центрбанк РФ

USD..... 30,6041	10 UAH..... 38,7885
1000 BYR..... 10,2048	EUR..... 38,9131

Аукцион Удальцова Гривенко

ЗВЯЗДА 24 жніўня 2010 г.

## БЕЛАРУСЬ ЛІЧЫЦЬ НЕАБХОДНЫМ ПАВЫСІЦЬ УЗРОВЕНЬ ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНАЙ КААРДЫНАЦЫІ ПАМІЖ ДЗЯРЖАВАМІ АДКБ

Кіраўнікі дзяржаў — членаў АДКБ падтрымалі пазіцыю Беларусі адносна неабходнасці актывізацыі кантактаў з міжнароднымі арганізацыямі, якія ажыццяўляюць дзейнасць у сферы забеспячэння міжнароднай бяспекі. Такое рашэнне было прынята 20 жніўня падчас нефармальнага саміту кіраўнікоў дзяржаў — членаў Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы ў Эрэфане.

Удзел у саміце прыняў і Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Парадак дня пасяджэння ўключыў разгляд прынятых і запланаваных мераў па садзейнічанні стабілізацыі абстаноўкі ў Кыргызстане, а таксама пытанне аб фарміраванні ў АДКБ эфектыўнай сістэмы крызіснага рэагавання.

Беларусь выступае за ўзмацненне ролі Арганізацыі ў зоне яе адказнасці і з’яўляецца паслядоўнай прыхільніцай пашырэння ўзаемадзеяння АДКБ з іншымі міжнароднымі арганізацыямі — ААН, АБСЕ, СНД, ЕўрАзЭС, Еўрапейскім саюзам.

Узаемадзеянне дзяржаў — членаў АДКБ у рамках міжнародных арганізацый, у прыватнасці ААН, АБСЕ, НАТА, мае ў асноўным характар інфармацыйнага абмену. На думку беларускага боку, гэта сведчыць аб наўнясна сур’ёзнага рэзерву для ўдасканалення дзейнасці Арганізацыі. АДКБ павінна заняць сваю дастойную нішу ў іерархіі міжнародных арганізацый, якія займаюцца забеспячэннем міжнароднай і рэгіянальнай бяспекі. Неабходна сумесна знайсці тыя інструменты, прымяненне якіх будзе садзейнічаць недапушчэнню развіцця канфліктнага цыкла, падтрытаваць і адобрыць дакумент, які дае права для дзейнасці АДКБ у сферы антыкрызіснага ўрэгулявання. Беларускі бок лічыць неабходным папрацаваць над ім з улікам сістэмных недахопаў функцыянавання АДКБ ў галіне рэагавання на канфліктныя сітуацыі.

Механізмы антыкрызіснага рэагавання прадумваюцца і ў ААН, і ў АБСЕ, і ў Савеце Еўраатлантачнага партнёрства, дзе мы ўсе з’яўляемся партнёрамі. Таму беларускі бок лічыць, што няма неабходнасці капіраваць і дубіраваць у АДКБ ўжо існуючыя інструменты.

Асноўнай задачай АДКБ павінна стаць здольнасць Арганізацыі «нарасціць дабавулёную вартасць» — вырашаць тое, што іншыя міжнародныя структуры вырашыць не могуць.

Застаецца актуальным пытанне знешнепалітычнай каардынацыі паміж дзяржавамі — членамі АДКБ. Неабходнасць яе выяўдзення на новы узровень даказваў антыканстытуцыйны пераворот у Кыргызстане, які адбыўся 7 красавіка 2010 года. Не быў задзейнічаны ніводны з напрацаваных механізмаў знешнепалітычнай каардынацыі ў рамках АДКБ: скліканне экстранага пасяджэння Паставата пры АДКБ, правядзенне спецыяльных пасяджэнняў статутных органаў Арганізацыі, прыняцце заявы аб антыканстытуцыйным перавароце.

У сувязі з гэтым заявы Прэзідэнта Беларусі аб бяздзейнасці АДКБ у адносінах да кыргызскіх падзей далі імпульс да выпрацоўкі комплекснага падыходу да абаронлення механізму антыкрызіснага рэагавання ў фармаце Арганізацыі.

Беларусь падтрымлівае намаганні, што прыкладаюцца ўсімі міжнароднымі арганізацыямі і асобнымі краінамі па стабілізацыі абстаноўкі ў Кыргызскай Рэспубліцы, і выступае за ўрэгуляванне сітуацыі ў гэтай краіне выключна мірнымі палітычнымі сродкамі з прыцягненнем, дзе неабходна, рэсурсаў ключавых міжнародных і рэгіянальных арганізацый.

Кыргызстан як член ААН, АБСЕ, іншых міжнародных арганізацый мае права разлічваць на аказанне з іх боку ўсебаковай дапамогі. Такія ініцыятывы будучь падтрымаюць Беларусь.

Беларускі бок лічыць мэтазгодным прадметна вызначыцца з фармаатам магчымай дапамогі Кыргызстану ў фармаце інтэграцыйных утварэнняў на постваевай прастору, у якіх Беларусь удзельнічае з Кыргызстанам, — СНД, ЕўрАзЭС, АДКБ. Разам з тым, неабходнай умовай аказання такой дапамогі павінна стаць яе адраснасць, накіраванасць на рэалізацыю канкрэтных сацыяльна-эканамічных праектаў і задач, а таксама на забеспячэнне надзейных патрэб насельніцтва Кыргызстана.

Падзеі 2005, 2010 (перавароты ў Кыргызстане), 2008 (грузіна-паўднёваасецінскі канфлікт) гадоў паказалі няздольнасць АДКБ прымяняць існуючыя інструментарый для аператыўнага рэагавання на крызісныя і канфліктныя сітуацыі. Сітуацыя ў гэтым годзе ў Кыргызстане пацвердзіла неабходнасць выпрацоўкі эфектыўнага механізму антыкрызіснага рэагавання ў рамках Арганізацыі.

Па выніках пасяджэння было прынята рашэнне аб тым, што старшыняства ў АДКБ у снежні прыядзе да Беларусі. Чарговы ж саміт пройдзе ў снежні 2010 года ў Маскве.

У Беларусі будзе адкрыты філіял армянскага завода па выпуску каньёў. Такая дамоўленасць дасягнута 21 жніўня ў час наведвання Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам Ерванскага завода па вытворчасці каньяных прадукцыі і размовы з кіраўніком канцэрна «Мульты Груп» Гагікам Царукянам. «Нам важна, каб у Беларусі рабіўся добры каньёк», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.

Прэзідэнт у час знаходжання ў Арменіі наведаў шраг прадпрыемстваў прамысловасці і гандлю ў Эрэфане. Аляксандр Лукашэнка пабываў у Беларуска-армянскім гандлёвым доме, адкрыці якога павінна адбыцца ўжо ў бліжэйшы час. На першапачатковым этапе тут будзе прадавацца больш за 1600 назваў розных тавараў беларускай вытворчасці. У перспектыве ж будучь прадстаўлены і буйныя прамысловыя тавары, такія як мэбля і тэхніка беларускай вытворчасці. Даручэнне аб стварэнні гандлёвага дома кіраўнік беларускай дзяржавы даў у час папярэдняга візіту ў Арменію ў сакавіку мінулага года. «Трэба было даўно насасыць яго таварамі, каб чэргі стаялі. Беларускі тавар пойдзе ў Арменіі, ён недарагі і якасны», — сказаў Прэзідэнт Беларусі. У гэты ж дзень Аляксандр Лукашэнка пабываў на вытворчасці брыльянтаў і ювелірных вырабаў, дзе азнаёміўся з працэсам сартавання, агракні і падрыхтоўкі каштоўных камянёў. Была дасягнута дамоўленасць аб цесным супрацоўніцтве гэтага прадпрыемства з гомельскім ПА «Крыштал», абмене вопытам і тэхналогіямі. Прэзідэнт падкрэсліў, што за кошт рэалізацыі канкрэтных сумесных праектаў сумарны тавараабарот Беларусі і Арменіі павянін істотна павялічыцца.

21 жніўня Аляксандр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск.

### БЕЛАРУСЬ І ЛАТВІЯ МАЮЦЬ НАМЕР ПАДПІСАЦЬ ПАГADНЕННЕ АБ СПРОШАНЫМ ПАРАДКУ ўЗАЕМНЫХ ПАЕЗДАК ЖЫХАРОЎ ПРЫГРАНІЧНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 23 жніўня падпісаў указ № 438 «Аб правядзенні перагавораў па праекце міжнароднага дагавора і яго падпісанні».

Указам у якасці асновы для правядзення перагавораў ухвалены праект пагаднення паміж урадамі Беларусі і Латвіі аб спрошаным парадку ўзаемных паездак жыхароў прыгранічных тэрыторый Рэспублікі Беларусь і Латвійскай Рэспублікі.

Міністр замежных спраў Беларусі Сяргей Мартыняў упэўнаважаны на правядзенне перагавораў па праекце пагаднення і яго падпісанне пры дасягненні дамоўленасці ў межах ухваленага праекта.

### АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ КАМАНДУ ПА ВЕСЛАВАННІ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЭ З ПАСПЯХОВЫМ ВЫСТУПЛЕННЕМ НА ЧЭМПІЯНАЦЕ СВЕТУ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 22 жніўня павіншаваў спартсменаў, трэнераў нацыянальнай каманды па веславанні на байдарках і каное і спартыўных школ нашай краіны з выдатным выступленнем на чэмпіянаце свету.

«У гэтым сезоне вам не было роўных на еўрапейскім чэмпіяняце і цяпер вы пацвердзілі свой статус на сусветным узроўні», — адзначаецца ў віншаванні. — Вашы перамогі красамоўна прадэманстравалі, што наша Радзіма моцная і багатая на таленавітых людзей».

«Веру ў вашы далейшыя поспехі і ад душы жадаю новых перамог на славу роднай Беларусі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

### МІЖНАРОДНАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ ВЕСЛАВАННЯ Падзякавала Аляксандру Лукашэнку ЗА ПАСПЯХОВАЕ ПРАВЯДЗЕННЕ ЧЭМПІЯНАТУ СВЕТУ ў Брэсце

На імя прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі Прэзідэнта краіны Аляксандра Лукашэнка паступілі падзячны ліст Міжнароднай федэрацыі веславання за падтрымку ў правядзенні чэмпіянату свету па веславанні, які праходзіў ў Брэсце ў ліпені.

«Ад імя Савета ФІСА хочам выказаць падзяку за ўсё, што вы зрабілі, каб спаборніцы прайшлі з вылікім поспехам, — гаворыцца ў лістпанні. — У Брэсце выдатная спартыўная аб’екты, а работнікі Беларускай федэрацыі веславання праявілі свой прафесіяналізм, які даў матчымасць спартсменам з 58 краін спаборнічаць і паказаць свой поўны патэнцыял. Усе 900 спартсменаў мелі магчымасць пазнаёміцца з Беларуссю і яе добразрычлівымі жыхарамі».

Прас-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

### БЕЛАРУСКА — СЯРОД ЛЕПШЫХ ў СПАРТЫЎНЫМ ЛЯСНЫМ АРЬЕНТАВАННІ

З добрай навіной вярнулася з 17-га Еўрапейскага чэмпіянату па спартыўным лясным арыентаванні, які наядна праішоў у Даніі, каманда беларускіх лясавоўдаў. Упершыню прадставіць каманды нашай краіны заваяваў месцы на п’едэстале пашаны. Найлепшыя вынікі прадэманстравала Людміла Пірагова, спецыяліст лясуарыентавальнага прадпрыемства Мінлягоса «Белдзяржлес». У сваёй узорастай групе (ад 50 да 60 гадоў) у спрынце яна заваявала бронзавы медаль, а на сярэдняй дыстанцыі — сярэбраны. Усяго ўдзел у спаборніцтвах брала каля 300 работнікаў лясной гаспадаркі з 18 краін Еўропы.

Сяргей РАСОЛЬКА.

### Па выніках першага этапу маніторынгу Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі да адказнасці прыцягнуты 68 службовых асобаў

Аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам у мэтах выканання даручэння Прэзідэнта Беларусі прадстаўлена інфармацыя аб прыцягненні да адказнасці службовых асобаў, якія дачупілі недахопы ў рабоце з насельніцтвам, выяўленыя ў ходзе першага этапу маніторынгу работы органаў улады па вырашэнні найбольш вострых сацыяльна значных пытанняў насельніцтва і павышэнні якасці работы са зваротамі грамадзян. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведаміў ў Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі.

Вылучэнне прадстаўленых матэрыялаў паказала, што пўная работа па выраўненні існуючай сітуацыі праведзена ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі: адбыліся пасяджэнні рай-, гар- і облвыканкамаў, на якіх прааналізаваны вынікі выяўлення недахопы. Прыцягнуты да адказнасці 68 службовых асобаў. Сярод іх першы намеснік Светлагорскага райвыканкама Ташлэнкін У.Н., намеснік старшын Маладзечанскага райвыканкама Лебедзева А.А., першы намеснік кіраўнік адміністрацыі Савецкага раёна Мінска Шклярчук А.К., намеснік кіраўніка адміністрацыі Цэнтральнага раёна Мінска Даманікан А.Г. і шэраг іншых кіруючых работнікаў.

### Парламенцкі дзённік

## ЗАМІНАЦЬ НЕЛЬГА ПУСЦІЦЬ

*Дакладчык па Беларусі Камісіі ПАСЕ па палітычных пытаннях Сініка Хурскайнен вывучае, што змянілася ў нашай краіне з часу яе апошняга візіту*

У дыскусіі пра смяротную кару не варта скідаць з рахунку палітычны долад. Усе мы разумеем, што выключная мера — гэтакі сігнальны сцяжок для многіх структур на нашым кантыненте. На усёй еўрапейскай прастору мы застаёмся адзінай дзяржавай, якая карае смерцю — няхай і на фоне дыскусіі «Кара нельга палімаваць». Стары Свет у гэтым катэгорычны: смяротная кара непрыемальная. І хоць матаротый не гарантуе «сінявокай» бесперашкоднага шляху ў еўрапейскую сям’ю (відаць, падыскутуюць яшчэ наконт «Замінаць нельга пусціць»), яго адсутнасць адначасна гарантуе адваротнае.

У мінулы раз дакладчык па Беларусі Камісіі ПАСЕ па палітычных пытаннях Сініка ХУРСКАЙ-НЕН заклікала сваіх калег прыпыніць кантакты з нашай краінай па высокім узроўні, аднак працягнуць дыялог з уладамі і грамадзянскай супольнасцю. З таго часу актывізавалася ў пэўнай ступені дзейнасць рабочай групы беларускага парламента па вывучэнні праблематыкі смяротнай кары. Але ж і былі выкананы смяротныя прысуды, аб’яўленыя новыя… Не возьмемяся прагназаваць, да якіх высоўі прывядзе спадары Хурскайнен чарговы візіт, перададзім толькі чапуатае ў сценах парламента.

Мы вітаем наш візіт да нас, спадзяёмся, ён паслужыць далейшаму умацаванню і развіццю кантактаў, якія ёсць і будучь павянін Нацыянальным шходам Рэспублікі Беларусі і Парламенцкай Асамблейкі Савета Еўропы, — адзначыў, сустракаючы гасцю, віцэ-спікер Палаты прадстаўнікоў, кіраўнік парламенцкай дэлегацыі па здэяйсненні кантактаў з ПАСЕ Віктар ГУМІНСКІ.

Упэўненасць у гэтым палітыку дае, паводле яго слоў, «канструктыўны падыход» спадарын Хурскайнен. Згадуўшы красавіцкую рэзалюцыю ПАСЕ, ён адзначыў яе выказанні адносна «развіцця дыялогу» з нашай краінай і дадаў:

— Ваш візіт — сведчанне таго, што вашы словы не разыходзяцца са справай.

Палітык падкрэсліў жаданне беларускага боку ўзаемадзейнічаць.

Мы спраўдзі хочам супрацоўніцтва з ПАСЕ, паколькі мы ў цэнтры Еўропы, хочам развіцця нашы стасункі. І так яно і будзе. Рана ці позна, але мы будзем паўнапраўнымі членамі ПАСЕ.

Рана гэта адбудзецца ці позна, пакажа чарговая рэзалюцыя Парламенцкай Асамблеі…

### Рэктар БДПУ Пётр КУХАРЧЫК :

# «Будучыя настаўнікі робяць да 36 памылак у дыктоўках…»

Ці можа «выпадковы» настаўнік выхаваць выбітную асобу? З гэтым зусім не рытарычным пытаннем звярнуўся да ўдзельнікаў педагагічнага форуму работнікаў сталічных устаноў адукацыі рэктар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка Пётр КУХАРЧЫК. Як вядома, апошнім часам усё часцей педагогічныя спецыялісці ставяцца своеасаблівым «запасным аэрадромам» для ўладальнікаў нізкіх балаў ў сертыфікатах. Галоўная мэта маладых людзей — атрымаць не прафесію на ўсё жыццё, а дыплом аб вышэйшай адукацыі…

«вага» з’яўляецца вырашальнай…

— Мяркую, усім удзельнікам педагагічнага форуму вядомыя выпадкі, калі маладыя настаўнікі прыступаюць да прафесійнай дзейнасці, не маючы дакладнага ўяўлення ні пра спецыфіку стасункаў як асаблівага віду ўзаемадзеяння людзей, ні пра асаблівасці граматычнага маўлення, ні пра стылістыку мовы, — падкрэсліў Пётр Кухарчык. — У кастрычніку 2008 і 2009 гадоў у нас ва ўніверсітэце праводзіўся эксперымент, у якім былі задзейнічаны больш як 1,5 тысячы студэнтаў першага курса нефілалагічных спецыяльнасцяў. Яго сутнасць заключалася ў напісанні звычайнай школьнай дыктоўкі (крыху менш за дзве сотні слоў). І, прызнаюся, вынікі эксперыменту насцяржомлі і ў пэўнай ступені азадачлівы кіраўніцтва нашага ўніверсітэта. Сяродні бал дыктоўкі па дзесяцібальнай шкале склаў па рускай мове 2,8

Памылкі, якія будуць педагогі дапускалі ў дыктоўках па рускай мове:

АТТЕСТАТ — оттетат, отестат, аттистат, аттестат
СЕРТИФИКАТ — сиртефיקат, сертефекат, сертифекат.
БАЛЛ — бал, ббал.



Фота Анатоля ПЛЕШЧУКА

— Мы часта паўтараем, што ў настаўніцкай прафесіі не можа быць выпадковых людзей, але ва ўмовах масавай вышэйшай адукацыі ўсім універсітэцт сутыкнуўся з праблемай, калі выбар абітурыентам месца навучання вызначаецца не свядома, а стыхійна. Гэта ў пэўнай ступені пацвярджае і апошні дзень прыёму дакументаў, калі абітурыент прымае рашэнне аб выбары спецыяльнасці не па руху душы, а зыходзячы з шанцаў быць залічаным, — падзяліўся сваім бачаннем праблемы з удзельнікамі гарадскога педагагічнага форуму кіраўнік вядучай педагагічнай навучальнай установы краіны. — У нас ёсць вельмі паказальныя прыклады, калі студэнтам становіцца чалавек, які набраў на цэнтралізаваным тэсціраванні ўсяго адзін бал па матэматыцы. Уявіце сабе, якім «моцным» трэба быць матэматыкам, каб нараць аж цэлы бал са 100 магчымых! Як прапла, такія слабыя студэнты, якія паступаюць на платную форму навучання, не могуць выканаць патрабаванні вучэбных праграм, і мы вымушаны іх адлічваць. Хачу запэўніць усіх, што ніхто ў нашым універсітэце не будзе ахвяраваць якасцю адукацыі і ропуццыйнай навучальнай установы толькі дзеля імгненнага прыбытку.

Пётр Кухарчык канстатаваў, што праблемай і педагагічнага ўніверсітэта, і іншых ВНУ, з’яўляюцца разыходжанні (прэчытам часта даволі істотныя) паміж баламі ў школьным атэстацые абітурыента і баламі, атрыманымі ім на ўступных іспытах. Самыя яркія прыклады — гэта суаднісены дзевяці балаў на ЦТ да шасцідзевяці ў сертыфікате па тым жа прадмечце, васаменнацыі — да саміздэсяці, дваццаці пяці — да васьмідзевяці і аднаго бала — да пяцідзевяці. Прычым ёсць шмат прыкладаў, калі атэстат літаральна «выцгвае» абітурыента, дазваляе яму «даігнаўчыцца» да прахаднога бала: у агульнай суме балаў будучага студэнта яго

Сярэдні бал (дзесяцібальная шкала)

	Руская мова	Беларуская мова
Атэстат	7,1	7,3
Сертыфікат	4,3	5,1
Дыктоўка	3,3	4,3

Суаднісны вынікaў ЦТ і балаў атэстата абітурыентаў-выпуснікоў устаноў адукацыі г. Мінска

Спецыяльнасць	Прадмет					
	Мова		Гісторыя Беларусі		Біялогія	
	Сертыфікат	Атэстат	Сертыфікат	Атэстат	Сертыфікат	Атэстат
Лагапедыя, Спецыяльная псіхалогія	62	70	93	100	77	80
	26	30	78	70	69	80
	25	70	22	70	27	80
	34	70	12	70	17	80
			Матэматыка		Фізіка	
Фізіка, Інфарматыка	58	40	18	70	25	80
	20	40	11	40	15	80
	11	50	14	50	12	50
	12	60	1	50	9	60

чана ўжо 4 тысячы студэнтаў. За апошнія гады сярод абітурыентаў БДПУ вырасла колькасць мінчан: так, калі ў 2008 годзе студэнтамі дзённай формы навучання сталі 393 жыхары беларускай сталіцы, то сёлета — ужо 637 чалавек. Вынікі рэзмеркавання за апошнія тры гады сведчаць, што ўсё больш выпускнікоў накіроўваюцца на работу ў сталічныя ўстановы адукацыі: у 2008 годзе — 35 працэнтаў, 2009 годзе — 39 працэнтаў і ў 2010 годзе — 42 працэнты.

Пётр Кухарчык не без гонару адзначаў, што кожны пяты выпускнік БДПУ мае дыплом з адзнакай. 16 студэнтаў былі ўладальнікамі імянных ступендый. Разам з тым Пётр Кухарчык катэгорычна нязгодны з тым, што ў краіне адбываецца перавытворчасць педагагічных кадраў: «Пра якую перавытворчасць педагогаў можа весіцца размова, калі мы не змаглі выканаць сёлета заяўкі на настаўніку фізікі, матэматыкі, хіміі, пачатковай школы і педагогаў для сістэмы дашкольнай адукацыі? Яшчэ наядна Камітэт па адукацыі «біў у званні» наконт дафіцыту ў горадзе спецыялістаў пачатковай і дашкольнай адукацыі. Наш універсітэт аператыўна адравааваў на гэтую праблему і, у адпаведнасці з рашэннем Міністэрства адукацыі, павялічыў колькасць бюджэтных месцаў на згданьных спецыяльнасцяў у паўтара-два разы. Дарчы, тэрмін навучання на ўказаных спецыяльнасцях па новы стандарты, распрацаваных нашай ВНУ, складае чатыры гады. Гэта значная эканомія дзяржаўных сродкаў і часу. Але, хачу папярэдзіць, што пераходзіць на чатырохгадовы тэрмін навучання ў вышэйшай школе таксама трэба абачліва і выбіральна…»

Для больш якаснай падрыхтоўкі будучых настаўнікаў Беларусі дзяржаўныя педагагічны ўніверсітэцт вышэй за прапанавані ў Камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама аб пераглядзе базы для праходжаных студэнтамі педагагічных практык. Неабходна, каб педагагічная практыка праходзіла ў лепшых школах горада, пад кіраўніцтвам прафесійна кампетэнтных настаўнікаў. Пётр Кухарчык з адваваленнем адзначаў, што прыкладна 20 працэнтаў выкладчыкаў БДПУ маюць практычны досвед работы ў школе. Гэта вельмі важна, бо школа і педагагічны ўніверсітэт павінны развівацца сінхронна, а не паралельна — незалежна адзін ад аднаго. Педагагічная навука не можа быць адарванай ад практыкі.

Закранаючы праблему катастрофічна нізкай маўленчай культуры сучаснай моладзі Пётр Кухарчык падкрэсліў, што змяніць сітуацыю можна будзе толькі ў тым выпадку, калі ў выхаванні маўленчай культуры падрастанчага пакалення будучь задзейнічаныя школьныя педагогі і педагагічныя састаў ВНУ, работнікі СМІ і прадстаўнікі высокай палітыкі, ну і, зразумела, бацькі школьнікаў. Як і сведчыць практыка, навучанне і выхаванне прыносяць чаканыя эфект толькі у тым выпадку, калі ёсць пастаянная зацікаўленасць дарослых у іх выніках…

Надзея НІКАЛАЕВА.

### Сем — шчаслівая лічба веславальшчыкаў

У выхадны ў польскай Познані завяршыўся чэмпіят свету па веславанні на байдарках і каноз. Па традыцыі гэты від спорту заўсёды прыносіць беларусам шмат медалёў. І сусветны першыноў у суседняй краіне не стала выключэннем — беларусы заваявалі 7 медалёў, а наша каманда заняла чацвёртае месца, прапусцішы наперад Венгрыю, Германію і Канаду. Тры беларускія лодкі абарнілі свае чэмпіёнскія тытулы, заваяваныя летася ў Канадзе.

Усе залатыя медалі беларускія веславальшчыкі заваявалі ў выхадны. У нядзелю ў спаборніцтвах байдарак-двоек на дыстанцыі 500 м не было роўных алімпійскім чэмпіёнам Пекіна Раману Петрушчыку і Вадзіму Махневу. За паўгадзінны да іх старту яшчэ адно золата выйграў Дзясніс Гаржа на такой жа дыстанцыі ў спаборніцтвах канаяіст-адзіночнікаў. А ў суботу на дыстанцыі 1000 м чэмпіёнскі тытул заваяваў экіпаж каноз-чацвёркі ў складзе Дзмітрыя Рабчнкі, Дзмітрыя Вайцішкіна, Дзясніса Гаражы і Аляксандра Валчэчкага. Прычым з самага пачатку беларусы не дазволілі сумнявацца ў сваёй перавазе. На фінішы беларусы апыраджвалі сярэбраных прызёраў — румынскі экіпаж — на корпус лодкі.

Сярэбранымі прызёрамі чэмпіяната сталі каноз-двойка ў складзе братаў Аляксандра і Андрэя Багдановіча на 1000 м, экіпаж байдаркі-чацвёркы (Раман Петрушчык, Валдзім Махнеў, Аляксей Абалмасаў, Артур Літвінчук) на 1000 м і Марына Палтаран у спаборніцтвах байдарак-адзіночкі на дыстанцыі 5000 м. Алег Юр’яна заваяваў бронзавы медаль на дыстанцыі 1000 м сярод байдарак-адзіночак.

Нагадаем, што летася беларусы таксама заваявалі сем медалёў чэмпіянату свету. Праўда, год таму ўсе яны былі залатымі.

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.)

— Наталля Віктараўна, чаму менавіта вашаму сыну была адпісаная хата? Аляксею ў дзедзе з бабай быў любімым унукам?

— Мы ў бацькоў не былі гаспадарамі, а дапамагалі чым маглі. Муж з сынамі Аляксеем і Андрэем туды ездзілі пастаняна. Аралі, касілі, секлі — рабілі ўсё па гаспадарцы. Трэба было перакрыць дах, то перакрылі, паклалі ад брамы да веранды плітку...

— Калі так, то нядзіўна, што бацькі вылучылі менавіта вашу сям'ю.

— Ды не толькі гэта. У мамы здарыўся інсульт, то мы яе выхадзілі, прыязджалі па некалькі разоў на тыдзень. А захварэў тата, то яго да дактароў вазілі. Ды не толькі мы, але і другія прыязджалі.

— А калі вы былі ў мамы апошні раз?

— Ды можа гады два таму.

— Наталля Віктараўна, пагадзіцеся, што гэта не зусім нармальна — вашаму сыну бацькі пры жыцці падарылі хату, а вы туды — ні нагой.

— Я магу нават заўтра з вамі паехаць, але ведаю, чым усё закончыцца — праклінаю. А ці нармальна, калі маці праклінае сваё дзіця, як толькі можа?

— З напісаннем вашай мамай я зразумеў: яна лічыць, што з афармленнем дарэння хаты адбыўся падман — яна не была ў курсе справы і яе паставілі перад фактам.

— Мама сама мне паведала, што яны вырашылі аформіць хату на Аляксея і папрасіла, каб мы прыхалі.

— Дык чаму старцы разгарэліся праз некалькі гадоў і справа дайшла нават да суда?

— Думаю, што усё усклаламуціла адна з суседкаў. Вось і пайшлі розныя звады.

— Якія адносіны ў вас з братамі сёння?

— З двума нармальныя, а з астатнімі нацягнутыя. Калі апісалі хату, то мама папярэдзіла: «Каб пра гэта ніхто не ведаў».

Назаўтра, пасля размовы з Наталляй, я ўжо быў у яе мамы. Першае, што кінулася ў вочы — двор, парослы пустазеллем, запусценне і навокал хаты.

Падчас размовы Марыя Аляксандраўна пачала плакаць. Маўляў, адна, нямогла, і што далей будзе, невядома. Але на мае пытанні гаспадыня адказвала дакладна і не блыталася.

— Марыя Аляксандраўна, ваш муж доўга хварэў, затым вы інсульт перанеслі. А хто да вас прыязджаў, хто дапамагаў?

— Сыны прыязджалі і дапамагалі — усё.

— А хіба дачка Наташа не наведвала вас па некалькі разоў на тыдзень? Вунь дах перакрылі шыферам, плітку тратуарную паклалі...

— Шыфер муж паклаў. А плітку, праўда, — зяць. А дачку я не хачу бачыць і не паміраю з ёй ніколі. Лепей яе зусім не было б.

— Як мне сказалі, вы дачку



# КРЫЎДА

праклінаеце, а гэта ж роднае дзіця.

— Праклінаю, а што рабіць. Колькі жыць буду, то...

— У вас 11 унукаў, то радавацца трэба было б.

— Усе ўнукі харошыя, акрамя Аляксея...

— Але ж, як мне паведалі, менавіта Аляксею быў у вас любімым унукам — яму і хату падарылі.

— Усё было добра, пакуль бацьку не ашукалі і ён не падарыў хату.

— І што, вы не ведалі, што хата апісвалася?

— Як яе апісвалі, я не ведаю. Калі яны прыхалі з Баранавічаў, я спытала: «Дзе ты цэлы дзень быў? А ён толькі рукой махнуў, а затым адкаркавалі бутэльку і выпілі. Вось тут дачка і кажа: «Маці, май кароткі язык — нам бацька хату падарыў».

А мяне ноччу сон не бярэ. Я і гавару: «Віця, што ты нарабіў? Яна ж мяне з хаты выкіне». А праз тры дні муж і памёр. А цяпер на мяне усё крыўдуець.

— Марыя Аляксандраўна, што вас магло б супакоіць?

— Хачу, каб да мяне сыны прыязджалі. А сыны адмаўляюцца, а хто мяне пахавае? Я ўжо вочы выплакала.

мы, і грошай не бярэ, а кажа: «Пакуль жыву, то даглядаць буду».

— Здаецца, з Надзеяй вы доўгі час не ладзілі?

— А калі гэта было, калі яшчэ працавала. Я тады ад работы не адмаўлялася. Трэба пад мякі, то пад мякі ішла. Калі гэта было...

— Няма ладу ў вашай сям'і, і ўсё з-за хаты. А можа, Наташа скажа Аляксею і ён адмовіцца ад хаты?

— Яна ўпарта і хату не аддаць. Каб яшчэ зяць на яе накрываў, а то ён у яе дудку грае. У мяне нявесткі харошыя, але адну Наташа ўжо адбіла, а была, яна мне валасы расчэсала... Памажыце вярнуць мне хату. Каб я была гаспадыняй, то сыны мне агарод абкасілі б.

У вёсцы ўсё навідавоку, і там нейкую падзею трымаць доўга ў скарэце цяжка. Калі я прыхаў у Кунцавічы, то па дарозе да хаты Марыі Журун пагугарыў з людзьмі. Убачу на падворку кабету, то і прыпынюся. Чамусьці трапілася толькі жанчыны. Я не пытаўся, як іх прозвішча (ды і яны баяліся аглясокі), а проста расказаць пра сітуацыю з апісаннем хаты і што яны думаюць. Абсалютна ўсе, а гэта 6-7 чалавек, паведалі, што дачка Наташа пастаняна з сям'ёй прыхаджала да бацькоў і хату апісалі па згодзе. Ад Марыі Журун нават чулі: «Добраю справу зрабілі — Аляксею заслужыў гэта». Праўда, Марыя Аляксандраўна, калі я перадаў ёй гэтыя словы, была катэгорычна: «Магу на каленні стаць, што такога не было».

Побач з Марыяй Журун жыве яе брат Аляксандр. Калі я фатаграфавал хату, падшоў і ён. Аляксандр Аляксандравіч часта наведвае са сваёй жонкай сястры: сцяжынка паміж хатамі пралягла напярэці праз агарод. І вось што ён сказаў: «Ёсць дакументы, рашэнне суда, і тут нешта змяніць наўрад ці атрымаецца, але ж яшчэ павінна быць сумленне.

І сёння такі варыянт адзіна прымальны. Як ні круці, а хата ўсё роўна належыць маці. Не, па дакументах яна ўжо Аляксея, але па чалавечы не ўсё так проста. Колькі начэй недаспала маці і колькі сілаў аддала, каб падняць дзяцей на ногі. І што, гэта ўжо не бярэцца да ўвагі? Калі маці хоча, каб вярнулі ёй хату, то трэба вярнуць. Няхай яна не плача, не праклінае і будзе шчаслівай. Хоць я сумняваюся, што спакой вернецца ў гэтую сям'ю».

Пры ўсёй законнасці факта дарэння ўнікае адчуванне нейкай дваістасці. Калі так трымаюцца за гэтую хацінку, то, відавочна, імкнуліся яе займаць і ўпатаіць ад сыноў і братаў. Я не высвятляў, хто больш тут прыклаў руку — бацькі ці іх дачка. Сутнасць не ў гэтым. Сумна, што здзелка закончылася такой бядой. А іншкі і быць не маглі.

Наталля Віктараўна, пагаварыце з Аляксеем і, як кажуць, «умывайце рукі» — зрабіце маму шчаслівай. Няхай яна жыве ў сваёй хаце.

Дарчы, пасля пазвядзі ў Кунцавічы я наспрабавал пазтэлефанаваць Наталлі Віктараўне, бо яна была быццам бы не супраць сустрэцця. Тэлефанаваў некалькі дзён запар, нават позна увечары, але ніхто трубку не падняў.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.



## РЭЗЮМЭ

Не дарыце пры жыцці сваю маёмаць, асабліва жыллё, каб не дажываць век у слязах. Пасля вашы дзеці ва ўсім самі разбярэцца. А калі не здолеецца, то што вам да гэтага? Вы ўжо будзеце далёка ад усяго зямнога.

— Даўно сыны ў вас былі?

— Можна месці таму.

— А хто вы даглядаеце? Вам хаціць цяжка, а не тое каб нешта па хаце зрабіць.

— Суседка Надзя, яна маладзейшая за мяне, то есці звярнуць і аб-

Дзяцей многа, а маці кінута».

## ЮРЫДЫЧНЫ БОК СПРАВЫ

Марыя Журун падала на свайго унука Гардзеічыка Аляксея ў суд і

# СТАРЫ ДЗЕДЗІН ЯШЧЭ СТАРЭЙШЫ — НА ШЭСЦЬ ТЫСЯЧ ГАДОЎ!

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.)



— Нас можна смела называць нашчадкамі колішніх майстроў-ганчароў, — кажуць Уладзімір Скоцкі і Яўген Філімонаў, раскладваючы на выставе аднаго дня ганчарны посуд, якому болей за паўсотню гадоў. Хоць мы па сваіх прафесіях і не маем дачынення да «гаршка-лёпаў», спадзяёмся, дзедаў прымисел вернецца з нябыту і стане ўпрыгажэннем нашай вёскі.

Самы-самы дзедзінскі доўгажыхар — 94-гадовая Ганна Васільеўна Абадкова на свята прысцілі не здолена. Ушаноўвалі яе дачка Валюцін, народжаную яшчэ да ваіны. Ужо і даччэ 72 гады. Ганна Васільеўна ўдава — мужык з ваіны не вярнуўся. У Старым Дзедзіне пасля ваіны было шмат удоў, а ўдовіна пасляваеннае жыццё вядома якое. Да таго ж вёска спалена была.

— На сабе аралі, баранавалі, сена насілі, будаваліся. Узгадваю і плачу, — кажа доўгажыхарка Ганна. А ў доме Юліі Саўчанкі прапінсалася мацярынскае шчасце. Яе

трохмесячны сын Югорка — самы маленькі жыхар Старога Дзедзіна. Бязмерная радасць у бабулю хлопчыка Алены Цімашынкі і Галіны Саўчанкі, хоць ён яшчэ далёкі ад усведамлення гэтага простага чалавечкага шчасця.

Стары Дзедзін самабытна таксама захаваным нацыянальным касцюмам і народнымі песнямі. Галіна Брыкава, калі загадала клубам, рупілася, каб не знік багаты фальклор і стварыла два гурты — дарослы «Астранка» і школьны «Астранка» (ад назвы ракі Асцёр). І калі ў вёсцы ці раёне свята — Брыкава

# Цацка ў Ігрушцы

КАЛІ ехаць па трасе М1 ад горада Круці, што ў Крупскім раёне, то проста нельга не заўважыць указальнік з надпісам «ІГРУШКА». Так называецца невялікая вёска, якая размеркавалася па берагах, раней вялікай і бурлівай, а зараз амаль што перыкметнай, ракі Блудня. Мясцовае насельніцтва ласкава называе сваё паселішча «цацка», але ў той жа час папярэджвае людзей недасведчаных, прыезджых, што гісторыя яе зараджэння і развіцця звязаная на самай справе з дрэвам. Груша стала тым сімвалам, ад якога вядзецца храналогія жыццёвых падзей гэтай вёскі.



Населнікі стараюцца ўпрыгожваць і вуліцы, і дамы. Маю ўвагу прыцягнулі і будынак мясцовай школы, які даволі добра ўладкаваны, і крамы, дзе вока радуюць вазоны з кветкамі. Але ў параўнанні з сядзібай, якую я сустрэла, гэта дробязь. Сярод чатырох дамоў, што размясціліся на вуліцы Магістральнай, толькі адзін вылучаецца незвычайнай колькасцю кветак, фарбай і адчуваннем укладзенай у працу душы. Я заглянула да гаспадыні гэтай чароўнага месца, Святланы Андрэеўны Бельчанкі, каб даведацца, як яе атрымалася стварыць «цацку» ў Ігрушцы.

— Святлана Андрэеўна, жывяце ў вёсцы з такой чароўнай назвай...

— Расказаюць, што даўней дзясці далёка ішоў, жылося ім добра, сытна, шчасліва. Мабыць, таму і рассяліліся яны, і пачалі грашыць. Ды так награлі, што Боханька разлаваўся на іх і пакараў. Напала на вёску нейкая незвычайная хвароба, якая выкасіла ўсё паселішча. Засталіся толькі тры браты: Ціт, Сяргей ды Макар. І яны б памерлі, ды, мусіць, злітасціўся Бог з іх за іх малітвы і даслаў да іх ночу ў сне анёла, які ўказаў ім шлях. Там, ён ім сказаў, можна будзе пабудавацца і пачаць жыццё новае. А арыенцірам для іх пачыналася стаць груша. З самай раніцы сабраліся браты і рушылі ў дарогу. Доўга яны ішлі, зусім знемаглі, загладалі, змерзлі, амаль што страцілі прытомнасць. І вось бачыць: груша перад імі, вялікая такая.

— Тая самая груша?

— Менавіта яна. Засталіся пад ёй заначаваць, паелі пладоў яе, крынічку раскапалі, вадзі напілі і заснулі моцным сном. І зноў з'явіўся анёл, які сказаў, што менавіта тут імі трэба застацца, адбудавацца і пачаць новае жыццё. Так яны і зрабілі. Груша гэтая стала цэнтрам вёскі, а браты пасяліліся ў трох розных канцах ад яе. Вось і цяпер, той бок, дзе Ціт пасяліўся, Цітаўшчынай зваўць, дзе Макар — Макараўшчынай, а дзе Сяргей — то Сяродак. А з той крынічкі, па легендзе, разлілася вялікая рака, якая пачала плысць па палях і лясх. Шлях яе быў цікавы, непрадказальны. Вось і назвалі яе Блудняй.

— А што цяпер з той грушай? Ці ёсць яе знікі дзясці?

— Расла раней якраз пасярод вёскі вялікая груша, старая, па ўсім было бачна, што ёй не адзін дзясцік гадоў. Але вёска пачала разбудовацца, і на месцы дрэва выраслі дамы, падворкі. Хто яго ведае, ці тое самае гэта было дрэва? Але ўцвіла яна кожны год прыгожа-прыгожа, уся белая ад цвету.

— Дарчы, пра кветкі. Скажыце, як вам удалося на такой невялікай плошчы стварыць такую прыгажосць? Колькі відаў дэкаратыўных раслін у вашым кветніку?

— Паступова, год за годам распрацоўвала свае ідэі. Пачыналася ўсё з невялікіх кусцікаў. Але ж кветкі — гэта мае жыццё. Спецыяльна пачала вылісваць разнастайную літаратуру, цікавіцца садоўніцтвам. Разам з мужам зрабілі рамонт. Ён мне, дарчы, заўсёды дапамагае: ці то нешта падбіць, ці клумбу зрабіць, зямелькі падзвіць. Для жанчыны цяжкавата. Цяпер на плошчы прыкладна ў 1 сотні размяшчаецца пяць сарка відаў дэкаратыўных раслін і кветак.

— Ці ёсць нейкія віды, якія вы саджаеце кожны год?

— А дзе ж вы іх уззялі? Знарок некуды ездзілі, каб набыць?

— У мяне дачка ў Мінску вучыцца, дык штогод вясной яна робіць рыйд па сталічных крамах кветак і набыла для мяне насенне. Першыя гады даводзілася купляць усё віды з нуля, а пасля ўжо і сваё насенне з'явілася. Стараюся ўвось сабраць. Акрамя пелюшкі ў мам садзе яшчэ больш за пяцьдзят кустоў ружай. А гэта ў перыяд цвіцення такая прыгажосць. Усе цвокі збіраюцца каля іх.

— Мабыць, і грошай шмат затрачваеце на насенне, саджанцы і розныя сродкі па доглядзе кветак?

— Калі браць насенне толькі па пелюшцы, дык вясной на іх набыццё затрачваецца ад 150 000 рублёў. Ружы, гладыёлы, канны і іншыя каштуюць па-рознаму. У сярэднім за адзін карань ад 5 тысяч. Іх у мяне больш за пяцьдзяткі. Гэта толькі ружы. Яшчэ прыкладна па столькі ж за астатнія. Ляўцыя самі.

— Муж не сварыць? Грошы дае?

— Бывае, што крыху пабуціць. Кажу, што грошай больш не дам. Але хутка адыходзіць і сам пачынае планавана, колькі і чаго трэба пасадзіць.

— Дык гэта ж колькі праца валок такой прыгажосці? Не складана?

— Вядома, цяжка. Асабліва ў такую спякоту: даводзіцца паліваць гэтую адну сотку па два разы на дзень, а інакш звяне, загіне ўсё.

— І як вы спраўляецеся?

— Дачка малодшая пакуль яшчэ на канікулах, дык дапамагае і паліваць, і папоць. Але ж справа не ў працы, а ў любові да кветак. Яны адчуваюць усё. Таму калі да іх з павагай падсціць, то яны аддзячаць гаспадыні сваёй прыгажосцю.

— Я заўважыла, што ў вёсцы ваша хата такая адна. Такі маленькі рай. Як рэагуюць навокальныя, не псуець прыгажосць?

— Аднавяскоўцы толькі дзіцяцца таму, як можна было ўсё гэта стварыць. І час ад часу прыходзяць з просьбай нарэзаць прыгожы букет у падарунак. А вось гэтым летам турысты пачалі наведвацца. У нас тут вельдэлка возера ёсць вялікая, куды з'язджаюцца з усёй вобласці. Дык на дарозе спыняюцца машыны, і цікаўныя падыходзяць з просьбай сфатаграфавання ці то калія кветкі, ці нават унутры яго. Гэта хто то пасмяялі. Мне ж не шкада, я заўсёды запрашаю зайці, паглядзець, нават міні-экскурсіі праводжу. Ужо прывыкла.

— Мне падаецца, што мала вам месца. Трэба пашырыць тэрыторыю.

— Мала, так. На адной сотцы шмат не развядзецца. А хочацца яшчэ што-небудзь дадаць. У мяне столькі ідэй, дык воль толькі месца для іх ці знойдзецца?! Я ўжо нават градкі з гуркамі і памідорамі паменьшыла і пачала на іх саджанцы, чаранкі вырошчваць. Ды і тут ужо, як бачыце, нават за агародку выйшла. Але ў перамах дазволена.

— Якая ваша мара?

— Як і ў любога кветкавода: пашырыцца, развесці спраўдны батанічны сад і вывесці свой від. На той плошчы, на якой мне даводзіцца размяшчацца зараз, на жаль, я не магу сабе гэтага дазволіць. Кожны год планую, мяняю месцамі кветкі, каб эстэтычны выгляд палепшыцца. А ім патрэбна шыршыня, размах.

— Не шкадуецца, што жывяце ў вёсцы?

— Ніколекі. Тут ёсць магчымасць займацца любімай справай, без якой для мяне ўжо проста няма сэнсу жыць. Ведаеце, як кажуць: у роднай хаце і сцены дапамагаюць.

Гаспадыня напіла мяне гарбатай з мяты (дарчыні, таксама са свайго агарода), пачаставала смачным вярэннем. І на свежым паветры смак падаваўся нейкім яшчэ больш прыяўным. Хачелася воль са тае сядзець у кветках і слухаць цішыню чароўнай вёскі з прыгожай назвай Ігрушка.

Цацку ў Ігрушцы знайшла Наталля БЕЛЬЧАНКА. Фота аўтара.

# ЛЕПШЫЯ ТАВАРЫ — ДЛЯ НАШЫХ НЕМАЎЛЯТ, МАЦІ, ШТО КОРМЯЦЬ ГРУДЗЬМІ, І... ШКОЛЬНІКАЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

...Бацькі побач няспешна перабіраюць на вешалках касцюмы для хлопчыкаў, блузы для дзяўчынак, падбіраюць абутак. У кожнай буйной краме ўжо дастаткова працяглы час выдзяча пашыраны продаж таго ж адзення, абутку, школьна-пісьмовых і канцелярскіх прыладаў, працуюць школьныя кірмашы, дзе пакупнікам прапанаваныя вялікі асартымент тавараў, патрэбных вучням — чым могуць прыбываць наведвальніцы выставы?

— Зручна найперш тое, што ўсё патрэбна тут сабрана ў адным месцы. — дзеліцца сваім уражаннем мічанка Вольга Казырно, маці сямягадовай Алены. — Мы толькі зайшлі, і нас цікавіць усё, хоць найперш выправіліся сюды, прызнаюць шчыра, за школьным адзеннем дзелавага стылю.

Матуля з дачушай яшчэ нават не паспелі дабрацца да патрэбных ім экспазіцый, а Алена ўжо паспела паўдзельнічаць у конкурсе сталічнай інтэр’ер-студыі «Пікасо». Хто ведае, магчыма, яна яшчэ стане і адным з яго пераможцаў і атрымае ў якасці прыза вось гэтае незвычайнае крэсла?

— Мы заўважылі, што для дзяцей няма «размалёвак» з прадметамі інтэр’ера. Таму вырашылі правесці конкурс дзіцячага пакоя: раздрукавалі макеты і прапанавалі дзецям і падлеткам размаляваць іх на свой густ або самастойна намалюваць інтэр’ер пакоя, — расказваюць дырэктар па маркетынгу Вольга Нікіціна і дызайнер Наталля Сутула. — У нашым конкурсе бяруць удзел і 5-6 гадовыя дзеці, і 17-гадовыя маладыя людзі. У залежнасці ад узроставай катэгорыі падвядзём вынікі, і пераможцы атрымаюць настольную ляльку, крэсла, пісьмовы стол. А яшчэ правядзём другі конкурс, калі дзеці будуць самастойна з гатовых модуляў з паперы і кардону мадэляваць інтэр’ер жылля — якім ён уявіліся хлопчыкам і дзяўчынкам.



Другакласніца Алена КАЗЫРНО задаволеная пакупкай.

Скажыце, ці многія могуць пахваліцца тым, што ў іх некалі былі сапраўдныя дзіцячыя пакоі? Дзе ўсё было б так, як хацелася яго маленькаму гаспадару?

— Так, і цяпер недзе толькі пятая частка бацькоў мае разуменне такой дзіцячай патрэбы і фінансуюць магчымае на ажыццеленне гэтых планаў. Па ранейшым пану стэрэатып, што гэта дарага. Аднак можна замовіць корпусную мэблю, якую мы вырабляем, па індывідуальных памерах не толькі з масіва, але і з ДСП — і выглядаць яна таксама будзе добра, — расказваюць Вольга Нікіціна і Наталля Сутула. — Затое якім важным будзе момант сумеснай творчасці бацькоў і дзяцей! Калі ўлічваюцца схільнасці дзіцяці, яго асабістае адчуванне стылю, колеру, калі яно само вяртае дэкаратыўнае аздабленне. Акрамя таго, тут можна сказаць не толькі пра прыгажосць і індывідуальнасць: мы вырабляем мэблю з закружленымі рагамі, з бяспечнымі механізмамі закрывання нямецкай і аўстрыйскай вытворчасці, на якіх даецца тэрмін гарантыі на 20 гадоў.

...Яшчэ нядаўна адзенне для маці, што кормяць дзяцей грудзямі, апошнім даводзілася набываць за мяжой. Пакуль індывідуальны прадпрымальнік са сталіцы Яўген Клявец не стаў вырабляць яго ў нас. Яго прадпрыемства на сёння пакуль адзінае ў краіне з гэтай вузкай накіраванасцю.

— Як раней маці карміла дзіця грудзямі? Або дома, або шукала нейкае ціхае месца, калі выхадзіла на вуліцу. Вельмі многія рызыкавалі зрабіць гэта на людзях. Мы ж вырабляем адзенне, якое дазваляе зрабіць гэты працэс нябачным для чужых вачэй і камфортным для самой маці, якая цяпер можа пакарміць немаўля практычна ў любым месцы, — распавёў Яўген. — Спадзяёмся, што дзякуючы нашай прадукцыі будзе модным, папулярным карміць дзяцей грудзямі, што вельмі для іх карысна.

Прадпрыемства паказала на выставе дзве калекцыі: асене-зімовую і вясенне-летнюю. У кожнай па 10 мадэляў: блузы, футболкі, сукенкі, сарафаны, топы.

Прадавец Дзіна Лазуціна — сама маці маленькага Мацвея, корміць яго сваім малаком, таму пра адзенне наведвальніцы выставы — цяжарным жанчынам і маладым маці — расказвае з веданнем справы. Для выбару выкарыстоўваюцца, у прыватнасці, аршанскі лён. Кошты? Ад 30 тысяч за майку да 100 тысяч рублёў за вярчоную сукенку. Пагадзімся, гэта не вельмі шмат. Праўда, знайсці гэтую спецыфічную прадукцыю пакуль можна толькі ў сталіцы і абласных цэнтрах. (Больш падрабязна пра вытворчасць адзення для маці, якіх кормяць грудзямі, на стар. 6.)

...Застаецца толькі дадаць, што XI спецыялізаваная выстава-кірмаш «Прыватанне, школа—2010» і IV Міжнародная спецыялізаваная выстава-кірмаш «Нашым дзецям—2010» па ранейшаму будучы працаваць пад адным дахам па 31 жніўня. Так што ў нашых чытанцоў будзе яшчэ дастаткова часу, каб на свае вочы пабачыць прадстаўленыя тавары, паўдзельнічаць у розных акцыях, нешта набыць. Усім — добрых пакупаў!

Сяргей РАСОЛЬКА.

## Айчынная садавіна выцесніць замежную?

На Гомельшчыне плануецца калі 800 тон яблыкаў закладзіць сёлета на доўгае захоўванне. У абласным камітэце па сельскай гаспадарцы і харчаванні лічаць, што гэты дэталіцы ў міжсезонны перыяд пастаўляць у гандаль якасныя плады ўласнай вытворчасці.

Садавіна, якая будзе прапанаваная пакупнікам, вырошчвалася ў маладых садах сельгаспрадпрыемстваў і фермерскіх гаспадарак. Згодна з рэспубліканскай праграмай развіцця пладаводства, у 2004-2010 гадах у вобласці было пасаджана больш за 1000 га пладова-ягадных насаджэнняў, у тым ліку звыш 800 га плодовых дрэў. У асноўным гэта паўкарлікавыя яблыні і грушы новых гатункаў айчынай і замежнай селекцыі, якія здольныя пладоносіць ужо на трэці-чацвёрты год. Выращаньня ў маладых садах яблыкі валодаюць цудоўнымі смакавымі якасцямі і добрай лёгкасцю. Для працяглага захоўвання урадкаў у вобласці ёсць тры сучасныя сховішчы з кантраляваным мікракліматам агульным аб’ёмам 2700 тон. Яшчэ тры сховішчы для пладоў агульнай магутнасцю 5720 тон плануецца ўвесці ў эксплуатацыю ўжо сёлета.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

## «Калі здымеце з цягніка, здарэнне узарву трэці вагон — там міна!»

46-гадовы дворнік аднаго з дзіцячых садкоў Мінска вырашыў наведваць родныя мясціны ў Буда-Кашалёўскім раёне. Перад тым, як сецьці ў вагон, мужчына выпіў віна, што ў далейшым мела дастаткова нечаканых наступстваў найперш для самога падарожніка.

— Алкоголь пачаў дзейнічаць неўзабаве пасля адпраўлення цягніка: пасажыр «пад шапчу» жартаваў і спрабаваў пагаварыць з суседзямі на вагоне, потым пераключыўся на праваднікоў. Апошнія зрабілі парушальніку спакою некалькі заўваг. Аднак мужчына і не думаў супакоіцца, а ўсё больш настойліва патрабаваў да сябе увагі, — распавёў падрабязнасці здарэння прэс-сакратар УУС на транспарце МУС РБ Аляксандр Марчанка. — Нарэшце, адзін з праваднікоў прыгрозіў, што высадзіць грамадзяніна на бліжэйшай станцыі. На што той, не доўга думаючы, адказаў: «Калі здымеце з цягніка, узарву трэці вагон — там міна!»

Калі састаў прыбыў на станцыю, натуральна, што п’янага «мінэра» ўжо чакалі міліцыянеры. Які паказаў медыцынскае агляда, у крыві грамадзяніна было 4 праміле алкаголю. Састаў між тым заганялі на запасныя пеці. Пакуль прыбыла група размяршвання, з яго эвакуавалі 30 пасажыраў. Як і меркавалася, ніякага выбуховага пратывастанова не было знойдзена. Затрымаў у руху цягніка склала больш за 10 хвілін.

А затрыманні на наступны дзень прызнаў сваю віну. У дадзеным да «мінэра» супрацоўнікам Гомельскага АУС на транспарце заведзена крымінальная справа за завадама лжывае паведамленне пра небяспеку. Цяпер чалавек за сваю выхадку можа быць пакараны пазбаўленнем волі тэрмінам да 5 гадоў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

# У БЯДЗЕ ДАПАМОГУЦЬ І СВЯТА АРГАНІЗУЮЦЬ

У Віцебскай вобласці дзейнічаюць дзесць арганізацыйных структур Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Белая Русь». Як паведамілі «Звяздзе» ў саваце Віцебскай абласной арганізацыі аб’яднання, грамадскія прыёмныя (першыя з якіх адкрыліся летась) працуюць не толькі ў буйных гарадах, але і ў глыбінцы. Раз у тыдзень любя ахвотны мае магчымаць прыйсці без усякага папрэдняга запісу на сустрэчу да неаб’яўчаных людзей, якія пастараюцца дапамагчы, доўга не зацягваючы, нейкім чынам вырашыць жыццёвую праблему. Пра графік работ прыёмных паведамляецца ў мясцовых сродках масавай інфармацыі.

Вось у мінулыя месяцы людзі скардзіліся на праблемы абслугоўвання і рамонту жальных дамоў, адзін зварот быў з просьбай аказаць матэрыяльную дапамогу ў лічынны цяжка хворага дзіцяці.

У саваце Віцебскай абласной арганізацыі адзначаюць, што вырашэнню праблем спрыяе тое, што сярод актывістаў арганізацыі няма адказных асобаў. Напрыклад, у Наваполацку старшыня гарвыканкама — актывіст член «Белай Русі».

Наогул у Наваполацку «Белая Русь» дзейнічае

актыўна: і ў бядзе дапамагае людзям, і гарадскія святкаванні арганізоўвае. У прыватнасці, наваполацкая гарадская арганізацыя грамадскага аб’яднання «Белая Русь» у гонар 65-годдзя Перамогі праводзіла ў глыбінцы шэраг маштабных акцый.

— Упершыню мы арганізавалі святчонае шэсць у самым цэнтры горада. Для гэтага нават па нашай просьбе перакрылі рух транспарту. А потым прайшоў грандыёзны святчоны канцэрт, — расказвае «Звяздзе» кіраўнік гарадской арганізацыі аб’яднання «Белая Русь», прызёр алімпійскай гульніў Вадзім ДЗЕВЯТЮСКІ. — Мы шчыра пастараліся, каб парад запамінуўся на доўга. Таму нават старажылы горада здзіўлілі яго размаху. У шэсці, якое ўзначальваў духавы аркестр часці ўнутраных войскаў, бралі ўдзел вайскоўцы трох вайсковых часцей, школьнікі з Наваполацка і Полацка, навучэнцы, студэнты. Дзеці і прадстаўнікі моладзі, дарэчы, паралельна ўдзельнічалі ў конкурсе стравайной песні. Іх старанні атраўвалі члены журы і ветэраны. А колькі людзей па трыгарах захацелі прайсці разам з вялікай калонай! Прыгажор, калі паказваюць тыя ж парадзі ў сталіцах, а мы пастараліся, каб і ў глыбінцы тутэйшых жыхары маглі

здзівіцца маштабнасцю святчонных акцый. Канцэрт пад адкрытым небам на цэнтральнай плошчы вельмі спадабаўся жыхарам Наваполацка і Полацка. Потым людзі нам тэлефанавалі і казалі «дзякуй» за свята.

Як расказаў Вадзім Дзевятюскі, праводзілі конкурсы сачыненняў і малюнкаў, прысвечаных юбілею Перамогі.

— Конкурс малюнкаў мы правелі для вучняў малодшых класаў (да 5-га класа), сачыненняў — з 5-га па 11 класы. Па самых сціплых падліках, усяго школьнікамі было падрыхтавана каля 1000 твораў: малюнкаў і сачыненняў. Для заахочвання пераможцаў адабралі некалькі соцен работ. Некаторыя сачыненні атрымалі вельмі грунтоўныя. Каб абмеркаваць іх, мы потым нават правалі першую навукова-даследчую канферэнцыю з удзелам навукоўцаў, — адзначае Вадзім Дзевятюскі. — Прыемна, што некаторыя аўтары сачыненняў напісалі іх на беларускай мове. Для пераможцаў конкурсаму мы арганізавалі экскурсію па месцах баявой славы. Ветэранам, як і летась, наладзілі сустрэчу баявых сяброў. Мы шчыра праводзім нашы мерапрыемствы, каб захаваць сувязь пакаленняў, каб юнакі не баяліся службы ў


арміі і былі вартыя гераізму і памяці сваіх дзядоў.

У цэлым па вобласці «Белая Русь» старецца рабіць як мага больш добрых спраў. Колькасць членаў арганізацыі ў Прыдзвінскім краі — больш за 9 тысяч чалавек. Сёлета яе актывісты дапамаглі работнікам культуры арганізаваць Кулпале. Актывісты таксама ўдзельнічалі ў арганізацыі акцыі ля Кургана Дружбы ў Верхнядзвінскім раёне. Выпускнікам сельскай школы ў вёсцы Ноўка Віцебскага раёна, якія закончылі вучобу з самымі лепшымі вынікамі, уручылі памятныя сувеніры.

Ужо добрай традыцыяй становіцца віншаванне з уручэннем памятных падарункаў мам, якія нарадзілі дзяцей у Дзень Незалежнасці, ветэранам у гонар чарговай гадавіны Перамогі.

Зараз, калі ў краіне праводзіцца чарговы этап магістральнай работы мясцовых органаў улады, кіраўнікі рэгіянальных структур «Белай Русі» і актывісты бяруць удзел і ў гэтым. У прыватнасці, 25 і 26 жніўня будуць працаваць у складзе адной з рабочых груп у Мёрскім, Ушацкім раёнах. І наваполацкія актывісты «Белай Русі» не застануцца ў баку ад гэтага працэсу.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.



## КРАТКАЯ ІНФОРМАЦІЯ

об открытой продаже первого выпуска облигаций  
Открытого акционерного общества «Белорусский народный страховой пенсионный фонд»,  
обеспеченных договором страхования ответственности за неисполнение  
(ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций

**1. Наименование эмитента:**  
полное: на русском языке: Открытое акционерное общество «Белорусский народный страховой пенсионный фонд»; на белорусском языке: Адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускі народны страхавы пенсіённы фонд»;  
сокращенное: на русском языке: ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд»; на белорусском языке: ААТ «Беларускі народны страхавы пенсіённы фонд».

**2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего:**  
Зарегистрировано 19 января 1993 года, регистрационный номер 44, Государственным страховым надзором Республики Беларусь при Совете Министров Республики Беларусь.  
Эмитент прошел государственную перерегистрацию: 8 ноября 2001 года, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100083544, Комитетом по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финансов Республики Беларусь.

**3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail):**  
220034, г. Минск, пер. Войсковой, 12, офис 406.  
Телефон/факс: (8 017) 283 19 08.  
Электронный адрес (E-mail): info@fond.by

**4. Основные виды деятельности эмитента:**  
• Страховае дзейнасць.

**5. Номера расчетного и валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при поведении открытой подписки, наименование обслуживающего банка:**  
Текущий счет в белорусских рублях № 30110000000028; текущий счет в Евро № 30110000000060; текущий счет в долларах США № 30110000000031.  
Наименование обслуживающего банка: филиал № 510 АСБ «Беларусбанк», код 603.

**5.1. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения**  
5 филиалов:  
в г. Солигорск, ул. Козлова, дом 33, кабинеты 227, 230;  
в г. Брест, ул. Ленина, дом 22, кабинеты 2,3;  
в г. Могилев, пер. Комисарисатский, дом 5 а;  
в г. Гродно, ул. Телерафная, 7;  
в г. Витебск, ул. Пушкина, б, к. А.

**6. Сумма зарегистрированного уставного фонда**  
Уставный фонд сформирован в размере 3 917 910 000 (Три миллиарда девятьсот семидесят миллионы девятьсот шестьдесят тысяч) белорусских рублей, из них 2 270 829 316 (Два миллиарда двести семидесят миллионы восемьсот двадцать девять тысяч триста шестнадцать) белорусских рублей и 539 815,07 евро (Пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот пятнадцать евро 7 евроцентов).

**7. Наименование периодического печатного издания, в котором будут публиковаться бухгалтерская отчетность и сроки ее публикации**  
Бухгалтерская отчетность за 2009 год была опубликована 30 марта 2010 года в белорусской газете «Звязда». Бухгалтерская отчетность за 2010 год будет опубликована не позднее 01 апреля 2011 года в белорусской газете «Звязда».

**8. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии)**  
С более подробной информацией и Проспектом эмиссии облигаций можно ознакомиться по адресу: 220034, г. Минск, пер. Войсковой, 12, офис 406, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.  
У профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляется по адресу: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1 Б, в рабочие дни с 9.00 до 15.00.

**9. Сведения об открытой продаже облигаций**  
**9.1. Решение о проведении открытой продажи облигаций 1-го выпуска в соответствии с подпунктом 6.18. Устава Общества принято общим собранием акционеров 04 августа 2010 года, протокол № 3.**

**9.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:**  
✓ облигации выпускаются процентные, именные, неконвертируемые, бездокументарные (в виде записей на счетах);  
✓ объем эмиссии — 10 000 000 000 (десять миллиардов) белорусских рублей.  
✓ количество — 10 000 (десять тысяч) штук.  
✓ серия «**БО 1а**», №№ 000001-010000.

**9.3. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей.**

**9.4. Цель выпуска облигаций**  
Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и направления полученных ресурсов на пополнение оборотных средств.

**9.5. Период проведения открытой продажи облигаций**  
Открытая продажа облигаций проводится с 26.08.2010 по 16.08.2013. Срок открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

**9.6. Место и время проведения открытой продажи облигаций**  
Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и/или в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», профессиональным участником ценных бумаг ЗАО «Центер Банк» по месту его нахождения, самим эмитентом в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
Продажа эмитентом осуществляется по адресу: 220034, г. Минск, пер. Войсковой, 12, офис 406, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.  
Продажа профессиональным участником рынка ценных бумаг осуществляется по адресу: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1 Б, в рабочие дни с 9.00 часов до 15.00 часов.  
Филиалы Общества в продаже облигаций не участвуют. Владелец облигации могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь — юридические лица.

В день начала открытой продажи (26.08.2010) облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.  
Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает накопленный процентный доход (НПД) за текущий процентный период со дня начала текущего процентного периода по день фактической продажи, рассчитываемый по следующей формуле:

$$НПД = (K1 \cdot H^1 + K2 \cdot H^2 + \dots + Kn \cdot H^n) / (365(366) \cdot 100)$$

где:  
НПД — накопленный процентный доход;  
t1, t2, tn — количество дней соответствующей части текущего процентного периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма t1 + t2 + ..... + tn должна быть равна количеству дней текущего процентного периода, истекших со дня начала текущего процентного периода;  
K1, K2, Kn — процентная ставка (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 4 (четыре) процентных пункта;  
H — номинальная стоимость облигации.  
Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366). Проценты начисляются за каждый календарный день года.  
Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Обществу денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором продажи облигаций.  
Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

**9.7. Срок обращения облигаций**  
Срок обращения облигаций — 1 095 календарных дней (с 26.08.2010 по 25.08.2013).

**9.8. Дата начала погашения облигаций и порядок их погашения**  
Дата погашения облигаций — 25.08.2013.  
При погашении владельцем выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний процентный период (иные неполученные процентные доходы — при их наличии).  
Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется за 5 рабочих дней до даты погашения облигаций.  
В случае, если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по указанному суммам не начисляются и не выплачиваются.  
При погашении облигации выплата части номинала облигации и/или части процентного дохода не производится.

**9.9. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты**  
Процентная ставка дохода по облигациям — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения плюс 4 (четыре) процентных пункта.  
Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (один раз в три месяца в соответствии с графиком выплаты процентного дохода) в виде процентного дохода на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется за 5 рабочих дней до дня выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по указанному суммам не начисляются и не выплачиваются.

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты дохода
1	26.08.2010	25.11.2010	92	25.11.2010
2	26.11.2010	25.02.2011	92	25.02.2011
3	26.02.2011	25.05.2011	89	25.05.2011
4	26.05.2011	25.08.2011	92	25.08.2011
5	26.08.2011	25.11.2011	92	25.11.2011
6	26.11.2011	25.02.2012	92	25.02.2012
7	26.02.2012	25.05.2012	90	25.05.2012
8	26.05.2012	25.08.2012	92	25.08.2012
9	26.08.2012	25.11.2012	92	25.11.2012
10	26.11.2012	25.02.2013	92	25.02.2013
11	26.02.2013	25.05.2013	89	25.05.2013
12	26.05.2013	25.08.2013	91	25.08.2013

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем Проспекте эмиссии считается нерабочий день Общества.

Первый процентный доход по облигации начисляется со дня начала процентного периода, в котором было произведено размещение данной облигации, по день истечения процентного периода включительно (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем).  
Второй и последующие процентные доходы (включая последний) по облигации начисляются со дня начала очередного процентного периода по день истечения данного процентного периода включительно (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем).  
День окончания последнего процентного периода по облигациям — 25.08.2013.

$$D = (K1 \cdot H^1 + K2 \cdot H^2 + \dots + Kn \cdot H^n) / (365(366) \cdot 100)$$

где:  
D — процентный доход;  
t1, t2, tn — количество дней соответствующей части процентного

периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма t1 + t2 + ..... + tn должна быть равна количеству дней в соответствующем процентном периоде;

K1, K2, Kn — процентная ставка (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 4 (четыре) процентных пункта;  
H — номинальная стоимость облигации.  
Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366). Проценты начисляются за каждый календарный день года.  
Выплата части процентного дохода не производится.

**9.10. Условия и порядок возврата средств инвесторам при затрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**  
В случае затрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций Общества в срок не позднее 30 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций с уплатой дохода, определенного в соответствии с п. 8.9. настоящей Краткой информации.

**9.11. Дата и номер регистрации облигаций в регистрирующем органе**  
Облигации зарегистрированы Деп

# ЯК ІТАЛЬЯНСКІ АЛІГАРХ ШУКАЎ У БЕЛАРУСІ ПАЛЮБОЎНІЦУ

За жанчынай у Беларусь. Частка 3.

Журналіст «Звязды», замаскіраваўшыся пад апеніскага багача, распачаў палітычны на беларускіх дзяўчат. Колкі з іх спакусіліся на высокі статус алігарха і яго трывалыя фінансавыя становішча? Вынікі жарталівага эксперыменту супалі з высновамі рэальнага замежнага бізнэсоўца. Усе падрабязнасці ў гэтым матэрыяле.

**Алігарх:** Банжурна.  
**Ева:** Сустрэча — 1000 еўра.  
Тут я ледзь не ашалю: якое нахабства! Столькі не просяць нават элітныя прастытуткі. Папрасіў Еву даслаць фотаздымкі (відэочка, што ў анкетце яна хавала свой спраўданы твар).

Прадзэсць хвілін на электронную скрыню прыйшоў ліст. Ева апынулася Кацяй. На фотаздымку была вульгарная жанчына, якая ускараскалася на арэлі і спрабавала зава-

быць, але я страціў ідэалагічную раўнавагу і цалкам перайшоў на рускую мову.  
— *Нешта ты не падобны да італьянца, скандай гэты маскард*, — паставіла Людміла і прыліпнула перапінкам. У гэты ж час сардэчка на яе анкетце пакінуў мой канкурэнт — 41-гадовы турак Эрдэган, які вабіў дзяўчат усмешкамі і сваім фотаздымкам на фоне кіёска з шаўроўмі. Так, напэўна, адзін замежнік прайграў другому. Канкурэнцыя! А я, падлічваючы сціплыя вынікі палітычнага, канстатаваў, што далёка не ў кожнай беларускай дзяўчыне па долары ў кожным воку.

сустракаць не адзін тузін дэлегацый з Азіі і не раз быў сведкам таго, як замежныя госці спрабавалі заваяваць знаёмства з беларускай дзяўчынай.  
— *Спадар Лу, я падрыхтаваў матэрыял пра сэкс-турызм, як вы лічыце, ці можна казаць, што ў Мінску існуе такая з'ява?*  
— Колькі дзён таму я рыхваў за Шанхай. Там лобую турму пазнаёміцца з жанчынай лгячэ. У Мінску няма ўмоў для сэкс-турызму, няма масажных салонаў, дзе такія паслугі могуць аказвацца.

— *Часам вы сустракаеце дэлегацыі. Напэўна, прыязджаюць і забяспечаныя людзі, спрабуюць пазнаёміцца з дзяўчынай. Як у іх гэта атрымліваецца?*  
— У лобую мужчыны, які выгледзе, могуць з'явіцца інтымныя жаданні. Адзін з паяў, але заўсёды мае жаданне адлучыцца з жанчынай. Але не ўсе асобы жаночага полу даюць на гэта згоду.

**На дзіва, далёка не кожная беларуска заахвочвалася такім знаёмствам. І толькі восем дзяўчат з 50 нам увогуле адказалі.**

У нумарах за мінулыя пятніцу і суботу (20 і 21 жніўня) мы пісалі пра тое, ці развіваецца ў Беларусі сэкс-турызм і чым заканчаюцца шлюбы нашых жанчын з замежнымі кавалерамі. У матэрыялах хапала разнастайных гісторыяў, пра якія мы даведзілі ад спецыялістаў і непасрэдных герояў.

Адкрытым засталася пытанне: колькі беларускіх жанчын сям'я, спакусіўшыся на дабрабыт замежніка, пагодзіцца на шлюб ці хоць бы шчыльнае з ім знаёмства.

Для гэтага мы правялі эксперымент. Каб зрабіць італьянскім мільянерам, журналіст «Звязды» не стаў рабіць грыв, браць у арэнду аўтамабіль элітнага класу і друкаваць кейс падрабелых грашовых банкнот. Мы проста стварылі анкету на папулярным сайце



Вы яшчэ не запылілі «Автопортреты»

**О себе**  
Я из Италии. Ищу девушку из Беларуси. Миллионер, но несчастен в любви.



**28-гадовая Каця (справа) пранапавала алігарху сустрэчу за 1000 еўра, а 21-гадовая Ніке (злева) — за 200 долараў. Пры гэтым дзяўчаты нават не валодаюць замежнымі мовамі і не вылучаюцца прыгажосцю.**

Некаторыя расійскія сайты знаёмстваў дазваляюць на чым мятлушкім ствараць адмысловыя інтым-старонкі. Там яны пазначаюць, што хочучы знайсці спонсара, выступаюць коштны, эратычныя фотаздымкі і гэтак далей.

Ахвотна карыстаюцца такімі старонкамі і беларускі.

Для эксперыменту мы, прыкрыўшыся ўсё тым жа замежным алігархам, папрабавалі завесці размову з тузінам такіх прастытутак. Усе яны, як аказалася, не валодаюць замежнымі мовамі і не могуць падтрымаць размову. Складвалася ўра-

Так, нядаўна мы наведвалі адзін мінскі стрыптыз-клуб. Спадару, якога я суправаджаў, спадабалася дзяўчына, якая танчыла эратычны танец. Пазнаёміліся, ён спытаўся, колькі яна зарабляе. Сказала, што 1000 долараў у месяц. Ён прапанаваў ёй 500 долараў за ноч, але яна адмовілася. Тады яму паралі звярнуцца да яе, каб небудзь таму, што мужчына і зрабіў. Заплаціў вадзіцелю 100 долараў, і той павёз яго па месцах, дзе бываюць прастытуткі. Мужчына знайшоў, што хацеў.

— *Ці шмат вы ведаеце ў Мінску месцаў, дзе збіраюцца прастытуткі?*  
— Такія месцы ёсць у любой краіне, апроч мусульманскіх, дзе, як я чуў, за заняты прастытутыя могуць публічна пакараць. Цікава тое, што зараз, увечары, побач з намі праходзіць шмат прывабных дзяўчат. А ўначы яны знікаюць, і выбіраць прыгажуню срод прастытутак не так проста. Хоць у горадзе ёсць некалькі месцаў, дзе адмыслова працуюць дарагія работніцы сэкс-бізнэсу. Усё адно складаецца ўражанне, што прастытуткі, якія ў Мінску нашмат менш, чым людзей, якія хацелі б скарыстацца іх паслугамі.

— *Вы шмат часу праводзіце ў Беларусі і кажаце, што тут шмат прыгожых дзяўчат. Ці хацелі б вы ўзяць у жонкі беларуску?*  
— Раней быў упэўнены, што возьму шлюб з беларускай. Але цяпер разумею, што знайсці тут дзяўчыну адначасова прыгожую і добрую характарам складана. Жыццё пакажа...

**Р.С.** Гэта наш заключны матэрыял пра сэкс-турызм і адносіны беларусак з замежнымі кавалерамі.

Мы прыйшлі да высновы, што ў нашай краіне гэтыя праблемы не знаходзяцца ў крытычнай стадыі. Сэксуальна эксплуатаваць беларусак пераахвочваюць хоць бы такія фактары, як слабая развіццё турызму і візавыя праблемы.  
Аднак многія нявесты (прыкладна кожная дзявятая) усё ж пакідаюць краіну. Да таго ж няведваю, што распачынае, калі Беларусь зробіцца больш адкрытай для замежнікаў, а візавыя праблемы знікнуць. Таму ўзгаданьня ў нашых матэрыялах праблемы неабходна ўвесць час трымаць пад кантролем.  
**Яўген ВАЛОШЫН.**

знаёмстваў (тут свае профілі маюць блізу 200 тысяч беларусаў і беларусак).  
У алігархай анкетце выставілі фіктыўны фотаздымак прывабнага і малавядомага замежнага артыста. Прыдумалі яму ўзрост (44 гады) і маляўнічае імя (Лючана). У рубрыцы «Пра сябе» пазначылі па-англійску: «*Я італьянскі мужчына. Хачу пазнаёміцца з беларускай жанчынай. У мяне шмат грошай, але няма каханьня*». У рубрыцы «аксэсуараў» напісалі, што мільянер ездзіць на «Майбаху 62» (машынка каштуе больш за паўмільёна еўра).  
«Банжурна», — так віталіся мы з прывабнымі, на наш погляд, дзяўчатамі і чакалі адказаў ад іх. Але, на дзіва, далёка не кожная беларуска заахвочвалася такім знаёмствам. І толькі восем дзяўчат з 50 нам увогуле адказалі.

Адна з іх — 28-гадовая Ева. У сваёй анкетце пазначыла: «Я не жывая-небудзь анушка, што пабязжыла да црэ за 200 долараў». Вось як пачалася наша з Евай пераліца.

біць алігарха Лючана, неахайна растапырыўшы кароткія ногі. На гэтым знаёмства скончылася.

На прапанову пазнаёміцца ахвотна і хутка адгукнулася яшчэ адна «сеньярыта», з замежнай мянушкай Ніке. На фотаздымку дзяўчына сядзела ў купальніку на беразе мора. Ніякіх узгадак пра аказанне інтымных паслуг у анкетце Ніке не было. Але на маё «Банжурна!» адказ быў такі:

— 200 у.а.  
Вось вам і каханне. Яшчэ шэсць прывабных дзяўчат проста пагадзіліся на сустрэчу ў Мінску. Маўляў, пабачымся, а там вырашым, што з табой, Лючана, рабіць. Найбольш сардэчна алігарха пананіла 21-гадовая Людміла, распаўсюдзіла касметыкі. Прывабная брунэтка выказвала спачуванні, што прывабны 44-гадовы алігарх дагэтуль не знайшоў каханне і не нарадзіў дзяцей. Пагадзілася сустрэцца ў Мінску і правесці перамовы ў двухбаковым фармаце. Усё ішло як мае

жанне, што пераліцаваеш не з чалавекам, а з гумовым аўтаматам сэксуальных паслуг.  
Пра такіх нашых продкі трапна заўважылі — дурная як калада.

**Замежнік Беларэвец:**

**«У Беларусі мала дзяўчат адначасова прыгожых і добрых па характары»**  
Верагодна, некаторыя дзяўчаты раскусілі ідэю з замежным алігархам і, замест таго, каб падтрымаць пераліца, проста ўсміхнуліся. Такія думкі прыйшлі да нас пасля прывядзення спекардыста. Аднак знаёмствы азіяцкі бізнэсовец пачаў з прычыны яго высокага статусу, запіс размовы ёсць у рэдакцыі. — «Звязды» пацвердзіў некаторыя вынікі нашых эксперыментаў.

Сядзім са спадаром Лу ў адной з кавярняў у цэнтры горада, вярчарам, размаўляем пра беларускіх жанчын. Бізнэсовец дапамагаў

# «АБВІНАВАЧВАЕЦЦА ШМАТДЗЕТНАЯ СЯМ'Я»...

Як Вы ставіцеся да шматдзетнасці? А чаму, увогуле, такія сем'і павінны выклікаць нейкі асаблівы адносіны? Калі нашы бацькі былі дзецямі, такога не было. З чаго ўсё пачалося? Напэўна, з 60-70-х, калі пасляваеннае пакаленне стала рабіць выбар на карысць больш шчаслівага, чым было ў сям'і, дзяцтваства для сваіх уласных дзяцей. Ім было няпроста, нашым бацькам, гадаваць нас на свае заробкі інжынераў і слесаряў. Напэўна, таму ў нас у лепшым выпадку ёсць брат альбо сястра. У мяне — няма нікога. Але мы і сапраўды амаль ні ў чым не адчувалі нястачы: у нас былі беласпеды і джынсы, у бацькоў — «Масквічы» альбо «Запарожжы». Мы сям'яй ездзілі з палаткамі на мора, а калі нехта цяжка захворваў, у доме з'яўлялася чорная ікра (я — з Кубані, там з гэтым было прасцей).

Цяпер я магу глядзець на ўсю гэтую сітуацыю трохі збоку. Бо два гады ўжо не з'яўляюся шматдзетнай маці. Хоць у мяне па-ранейшаму трое дзяцей. Проста статус гэты маеюць толькі тыя, у каго трое і больш няпоўнагадовых дзяцей. А майму старэйшаму сыну ў снежны спойуніца 21. Напэўна, гэта справядліва. Вось ужо год сын (цяпер чальвертакурнік) працуе на палову стаўкі і ўжо заробак адчувае дапаўняе наш буджэт.

Усё ж такі летам, калі мы з мужам застаёмся ўдзень, а са здзіўленнем адзначаю, што магу давольніцца сабе купляць значна больш, чым калі дзеці з намі. Прадрукі і падрукі ў халадзільніку псуваюцца часцей, асабліва на пачатку канікулаў, калі я яшчэ не прастасуюць разлічаныя прыгатаваныя ежы на дваццаць дзяўчат, а не на пяцёрку, таксама амаль дзіцельскія людзей. Навучыцца своечасова спыніцца пры абранні бульбы мне так і не ўдаецца да канца жніўня, калі дзеці вяртаюцца.

Якое гэта мае значэнне для таго, што пра такую сям'ю, як наша, думаюць наваколныя? Напэўна, няякая. Навакольныя ж не заглядаюць у мой халадзільнік. Гэта жа здзіўляючае чую пра нечця перабірлівасці ў ежы. У нас з гэтым няма праблем. Любячы харчы — добра, абы ілім. Я восць думаю, сапраўдныя плады маёй працы па перапрацоўцы імядзю шматдзетнай сям'і павінны пахачь мае будучыя нявесткі. Бо трэба чуць, як шычыра

Тады адно дзіця або двое сталі нормай. А больш — ужо выходзіла за яе межы. У мяне было ніводнага знаёмага аднагодкі са шматдзетнай сям'яй. Але не, адзін хлопчык быў, ён вучыўся з намі ў класе нядоўга.

Калі ў некага нешта прападала ў школьнай распаняліні, адрозна пачыналі шукаць гэтую рэч, дзе або я альбо ў яго сясцёр і братоў. У часы нашага дзяцтваства і стала лічыцца, што больш за дваіх нараджаюць тыя, хто ні пра што не думае.

Гадоў 20 таму ў Беларусі ўзнікла Асацыяцыя шматдзетных сем'яў, адна з задач якой была — стварэнне стаюўчага імядзю влікай сям'і. Менавіта маё пакаленне — цяперашніх саракагадовых — павінна было з гэтай задачай справіцца. Наколькі ж нам гэта ўдалося?

Вядома, на імядзю шматдзетных сем'яў уплывае матэрыяльны дастанак. Калі ёсць падставы спадзявацца, што наконце пераборлівасці і ўдзячнасці ў ежы скажуць «дзякуй» жонкі сям'ю, то з астатнім больш складана. Гадзі два таму дачка спыталася: «Мама, чаму бацькі Леры багатыя, а мы — бедныя?». — «З чаго ты ўзяла, што бацькі Леры багатыя? Так, сапраўды, лютыя крэдыт на кватэру і парануальна хуткае я

бедныя». — «Яны больш купляюць ёй вопраткі, заўсёды адлучваюць усёй сям'і, і мама яе не працуе...»

На гэты дзіцяці цяжка адказаць. Не бярэся сузіць, як гэты вопыт пупывае на яе ўласны выбар у жыцці. Напэўна, усё залежыць ад таго, наколькі ёй будзе добра ў яе дзяцтвастве. Няхай з меншай колькасцю новай вопраткі, затое — з большай яе запатрабаванасцю.

Нават рэдкая магчымасць адпачыць усёй сям'і можа быць кампенсаваная радаснасцю для ўсіх дзяцей. Астатніх выхоўваюць (напэўна, не ў меншай ступені) старэйшыя браты і сёстры. Не ў меншай ступені яны ўплываюць і на фарміраванне асобы маладошчы. У яго практычна не рабіло ніякіх заўваг сваёй дачка, бо калі пацухе, колькі заўваг ёй зрабілі браты (каб ела з закрытымі ротам, не горбілася, добра чысылла зубы, больш чытала, не пляткарыла з сяброўкамі, не глядзела па тэлевізары «пустыя» перадачы і г. д.), то хачоцца дзіця толькі падтрымаць вынаватый усмешкай (каб хлопчык не заўважыў — бо не педагогічна). А усмешка вынаватая, бо ясна бачыць, што ўсе гэтыя патрабаванні — адлюстраванне цябе ж. Гэта ты заклаў іх у сваё дзіцё. Проста збоку лепш бачная іх бяспінасанасць. Таму, напэўна, у шматдзетных сем'ях маладошчы дзіця быць самае спешчанае.

Вядома, на імядзю шматдзетных сем'яў уплывае матэрыяльны дастанак. Калі ёсць падставы спадзявацца, што наконце пераборлівасці і ўдзячнасці ў ежы скажуць «дзякуй» жонкі сям'ю, то з астатнім больш складана. Гадзі два таму дачка спыталася: «Мама, чаму бацькі Леры багатыя, а мы — бедныя?». — «З чаго ты ўзяла, што бацькі Леры багатыя? Так, сапраўды, лютыя крэдыт на кватэру і парануальна хуткае я

## Выпрабавана на сабе



Фота Анаталія КЛЕШЧУКА.

будаўніцтва, напэўна, могуць выклікаць у карысць зайдрыскасці і негатыўнае стаўленне да шматдзетнай сям'і. Але, па-першае, трэба рызчыць — у каго. У таго, хто ўсё жыццё некаму ў нечым зайдрысцоў? Бо, падумайшы, высвятляецца, што большасць людзей аддае перавагу спакойнаму жыццю ў меншай кватэры або купленай з дапамогай больш цяжкага крэдыту, нават жыццю з цяжманай перспектывай, вырашанае жыллёвага пытання, чым паліпажэнню жыллёвых умоў з дапамогай нараджэння або ўсынаўлення трэцяга дзіцяці.

Кажуць, уся бяда ў тым, што некаторыя ўсё ж такі дзіцяці нараджаюць дзеля кватэры. А самі іх і не глядзяць, і не выхоўваюць... Мяне і маіх аднаго-два гэта не датычыцца, бо наша пакаленне, які правіла, спачатку трое дзіця нарадзіла, а потым нечакана атрымала ад дзяржавы падтрымку ў выглядзе вырашанае жыллёвага пытання. Але нават калі так, то мы вяртаем, зноў жа, да выхаўвання, культуры і густу бацькоў, іх умнення стварыць у сям'і добразычліваю атмасферу, у якой жыць любіць.

Усё гэта мала залежыць ад колькасці дзяцей. Калі гэта ёсць, наўрад ці хто стане абвінавачваць у карысці матывах тыя, хто прыняў рашэнне мець трое дзіця. А калі няма, то... Есць шанцы, што з'явіцца. Бо дзеці самі валодаюць уласціваасцю выхоўваць бацькоў, змяняць іх, рабіць лепш.  
Упэўненая, што дзіця можа быць шчаслівае і калі яго адно ў бацькоў, і калі яго адно з некалькі. Складана з дзіцём адна. Адна спрэчка, калі ў цябе ёсць толькі бацькі, другая — калі ёсць яшчэ браты і сёстры. Або хаця ў бдзці. Столькі, колькі дасць Бог. І любіць.  
**Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.**

# БАТЭ і «Мінск» учынілі супернікам разгром

У нядзелью былі сыграныя пяць матчаў 22 тура чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе. Лідары першынства БАТЭ і «Мінск» дасягнулі пераможных перамог, учыніўшы супернікам разгром. Барысаўскі клуб пасля ўдалага еўракубавога матчу з партугальскім «Марыіму» вырашыў не збываць тэмпаў і на ўнутранай арэне. У вароты брасцкага «Дынама» барысаўчане забілі чатыры мячы, дублем адзначыўся Максім Скавыш. Адзін мяч БАТЭ усё ж такі прапусціў — у выніку 4:1. Адначым, у гэты ўварах згуляў Аляксандр Гутар — барысаўская каманда наігрывае запаснога варагара, бо ў наступным матчы супраць «Марыіму» Сяргей Верамо на поле не выйдзе з-за перабору жоўтых карткаў.  
«Мінск» таксама разбушоўся не на жарт — у варотах «Віцебска» мяч павялаў пяць разоў. Аднойчы «Гараджане» таксама прапусцілі — 5:1. Сталічны «Партызан» нарэшце пакінуў апошняе месца ў турнірнай табліцы, саступіўшы гэтую пазіцыю жодзінскаму «Тарпеда». У Гродне мясцовы «Нёман» прапусціў адзін мяч, а адказна нічым не здолее — 1:0 на карысць маладой сталічнай дружыны. А восць «Днепр» пасля няудалых еўракубавых баталій, дзе ў апошнім матчы быў разгромлены «Вільярэалам», не знайшоў контраргументаў і супраць «Белшыны» — 1:2. У Салігорску, дзе мясцовы «Шахцёр» прымаў наваполацкі «Нафтан», бальшычыкі, а таксама трэлетядца (матч трансліраваў тэлеканал СТБ) галоў не дачакаліся — нічыя 0:0. Яшчэ адзін матч паміж жодзінскім «Тарпеда» і сталічным «Дынама» адбыўся ўчора увечары.  
Становішча камандаў: БАТЭ — 48 ачкоў (21 гульня), «Мінск» — 42 (22), «Шахцёр» — 41 (22), «Дынама» (Мінск) — 37 (20), «Белшына» — 35 (22), «Днепр» — 28 (22), «Дынама» (Брэст) — 28 (22), «Нафтан» — 27 (22), «Віцебск» — 22 (22), «Нёман» — 15 (22), «Партызан» — 14 (22), «Тарпеда» — 11 (21).

**ФОНД «МИНСКОБЛГОСИМУЩЕСТВО» (организатор аукциона)**  
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5 проводит повторные аукционы по продаже объектов, находящихся в республиканской собственности, и права заключения договоров аренды земельных участков для их обслуживания, которые составляют единые предметы аукциона

Сведения о предметах аукционов	
Аукцион 24 сентября 2010 года в 11.00	
Лот № 1	Капитальное строение (инв. № 640/С-42186) и право заключения договора аренды земельного участка. Одноэтажное здание КТП (инв. № 11/118) общей площадью 31,3 кв. м, 1966 г/п (года постройки), фундамент бутобетонный, стены и перегородки кирпичные. Объект расположен по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Социалистическая, военный городок № 11, на земельном участке площадью 0,0062 га. Срок аренды земельного участка 16 лет.
Начальная цена предмета аукциона (Лот № 1):	3 031 713 рублей (в т.ч.: объект — 2 508 543, право заключения договора аренды земельного участка — 523 230). Размер задатка для участия в аукционе — 300 000 рублей.
Лот № 2	Капитальное строение (инв. № 640/С-42188) и право заключения договора аренды земельного участка. Одноэтажное здание пиломатериалов (инв. № 11/186) общей площадью 151,7 кв. м, 1966 г/п, фундамент бутобетонный, стены и перегородки кирпичные. Объект расположен по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Социалистическая, военный городок № 11, на земельном участке площадью 0,6242 га. Срок аренды земельного участка 16 лет.
Начальная цена предмета аукциона (Лот № 2):	61 694 316 рублей (в т.ч.: объект — 9 016 586, право заключения договора аренды земельного участка — 52 677 730). Размер задатка для участия в аукционе — 6 000 000 рублей.
Лот № 3	Капитальное строение (инв. № 640/С-22823), капитальное строение (инв. № 640/С-43319), капитальное строение (инв. № 640/С-43302) и право заключения договора аренды земельного участка. Капитальное строение (инв. № 640/С-22823) — трехэтажное здание учебного корпуса под общежитием с террасой общей площадью 1817,7 кв. м, 1979 г/п, фундамент — бетонные блоки, стены и перегородки панельные. Капитальное строение (инв. № 640/С-43315) — электрическая сеть к зданию, протяженностью 210,0 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43308) — водопроводная сеть от ВК-6 до здания, протяженностью 10,95 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43309) — тепловая сеть от ТК-5 до здания, протяженностью 7,55 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43327) — канализационная сеть от здания, протяженностью 4,50 м. Объекты расположены по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 13 в/г, на земельном участке площадью 0,2913 га. Срок аренды земельного участка 70 лет.
Начальная цена предмета аукциона (Лот № 3):	389 702 430 рублей (в т.ч.: объекты — 327 783 840, право заключения договора аренды земельного участка — 61 918 590). Размер задатка для участия в аукционе — 38 000 000 рублей.
Лот № 4	Капитальное строение (инв. № 640/С-22799), капитальное строение (инв. № 640/С-43323), капитальное строение (инв. № 640/С-43307), капитальное строение (инв. № 640/С-43301), капитальное строение (инв. № 640/С-43325) и право заключения договора аренды земельного участка. Капитальное строение (инв. № 640/С-22799) — одноэтажное здание санитки инв. № 13/218 общей площадью 286,8 кв. м, 1984 г/п, фундамент бетонный, стены и перегородки кирпичные. Капитальное строение (инв. № 640/С-43323) — электрическая сеть к зданию, протяженностью 50,0 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43307) — водопроводная сеть от ВК-9 до здания, протяженностью 5,50 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43311) — тепловая сеть от ТК-6 до здания, протяженностью 8,75 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43325) — канализационная сеть от здания, протяженностью 48,90 м. Объекты расположены по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 13 в/г, на земельном участке площадью 0,1924 га. Срок аренды земельного участка 34 года.
Начальная цена предмета аукциона (Лот № 4):	572 728 786 рублей (в т.ч.: объекты — 34 367 958, право заключения договора аренды земельного участка — 23 354 830). Размер задатка для участия в аукционе — 5 000 000 рублей.
Лот № 5	Капитальное строение (инв. № 640/С-22839), капитальное строение (инв. № 640/С-43314), капитальное строение (инв. № 640/С-43307), капитальное строение (инв. № 640/С-43311), капитальное строение (инв. № 640/С-43324) и право заключения договора аренды земельного участка. Капитальное строение (инв. № 640/С-22839) — одноэтажное здание кухни-столовой № 13/7, с террасой и складом общей площадью 1008,6 кв. м, 1938 г/п, фундамент бутобетонный, стены и перегородки кирпичные оштукатуренные. Капитальное строение (инв. № 640/С-43314) — электрическая сеть к зданию, протяженностью 65,0 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43303) — водопроводная сеть от ВК-16 до здания, протяженностью 27,9 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43310) — тепловая сеть от ТК-3 до здания, протяженностью 6,0 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43324) — канализационная сеть от здания, протяженностью 105,6 м. Объекты расположены по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 13 в/г, на земельном участке площадью 0,4973 га. Срок аренды земельного участка 13 лет.
Начальная цена предмета аукциона (Лот № 5):	65 201 244 рубля (в т.ч.: объекты — 35 359 824, право заключения договора аренды земельного участка — 29 841 420). Размер задатка для участия в аукционе — 6 000 000 рублей.
Лот № 6	Капитальное строение (инв. № 640/С-22802), капитальное строение (инв. № 640/С-43313), капитальное строение (инв. № 640/С-43305), капитальное строение (инв. № 640/С-43312), капитальное строение (инв. № 640/С-43326) и право заключения договора аренды земельного участка. Капитальное строение (инв. № 640/С-22802) — трехэтажное здание казармы общей площадью 3212 кв. м, 1936 г/п, фундамент бутовый, стены и перегородки кирпичные. Капитальное строение (инв. № 640/С-43313) — электрическая сеть к зданию, протяженностью 80,0 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43305) — водопроводная сеть от ВК-15 до здания, протяженностью 65,70 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43312) — тепловая сеть от ТК-4 до здания, протяженностью 7,30 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43326) — канализационная сеть от здания, протяженностью 70,50 м. Объекты расположены по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 13 в/г, на земельном участке площадью 0,3504 га, назначение — для содержания и обслуживания здания казармы. Срок аренды земельного участка 27 лет.
Начальная цена предмета аукциона (Лот № 6):	116 609 782 рубля (в т.ч.: объекты — 81 133 862, право заключения договора аренды земельного участка — 35 475 920). Размер задатка для участия в аукционе — 10 000 000 рублей.</



Масква

ЧУД НАРАДЖЭННЯ, або Дзе шукаць ідэі для бізнэсу?

Што штурхае чалавека да адкрыцця ўласнай справы? Камусьці не хапае грошай на годнае жыццё, хтосьці вырашае больш не працаваць «на дзядзьку», нехта атрымлівае выгадну прапанову... А вось Яўгена КЛЯУЦА да гэтай ідэі падштурхнула... нараджэнне дачушкі.

Да з'яўлення першынца Яўген і Ірэна Клявец рыхтаваліся грунтоўна: перачыталі горы адваеднай літаратуры, азнаёміліся з рознымі падыходамі па выхаванні дзяцей, сталі заўсёдынікамі бацькоўскіх форумаў у інтэрнэце...

— Да нараджэння Ліі я нават не ўяўляў, колькі існуе карысных рэчаў, якія робяць дзіцяці бацькамі больш лёгкім, ператвараючы яго ў зручны і камфортны працэс, — прызнаецца Яўген. — Напрыклад, я не меў разумення пра тое, што такое слінг, не думаў, што існуе спецыяльнае адзенне для кармлення.

А менавіта з гэтых рэчаў усё і пачалося...

Нараджэнне натхняльніцы

Яшчэ да з'яўлення на свет дачушкі будучыя бацькі шэрады вырашылі, што гродное кармленне — самы правільны спосаб выгадаваць здаровае дзіця. Ідэя пра штучнае харчаванне, вельмі распаўсюджана сёння, была безагаворачна адкінутая. Але з нараджэннем малой з'явіліся першыя цяжкасці...



— Калі даччы было два месяцы, жонка ў чаканні прыёму да артапеда аказалася ў чарзе адзінай маці, якая корміць дзіця грудзямі, — распавядае Яўген. — Яна адчувала сябе няўтульна, прыйшла раздражнёная. Вакोल столькі матуль з бутэлькамі, з усіх бакоў раздаюцца парадзі «Даўце дзіцяці соску, карыстайцеся бутэлькай». Арыентаваным толькі на гродное выкармленне мамам даводзіцца нялёгка, бо сёння мала дзе ёсць спецыяльна абсталяванне для гэтага месцы. І маці вымушаныя хавацца ў кутку... Вопратка для кармлення вырашае гэтыя праблемы. Адмысловыя патаемныя разрэзы робяць працэс практычна непрыкметным. На жаль, з папулярызцыяй штучнага харчавання такая вопратка страціла актуальнасць. Але кармленне грудзямі — гэта не проста здаровае харчаванне, якое неабходна немаўляці, гэта інтуітыўная сувязь паміж маці і дзіцем.

— Адзення для кармлення на той момант у Беларусі не было, — даводзілася заказваць з-за мяжы, — успамінае Яўген. — Вось тады мы і задумаліся пра тое, што трэба яго рабіць самім, і рабіць пры гэтым лепш за замежнае. Калі б на пытанне «Ці думалі вы калі-небудзь пра тое, каб пацаць свой бізнэс?», Жэня адказаў «не», ён, вядома, схітраваў бы. Калісьці стараста класа, лепшы вучань года Смаргонскага раёна, кавэзнішч, прыхільнік актыўнага адпачынку і такой жа жыццёвай пазіцыі, ён даўно вырашыў, што ўласныя прыбыткі будзе планваць сам.

— Так, такая задумка прысутнічала даўно, — прызнаецца ён. — Але ўзнікала пытанне: што актуальнае, што запатрабаванае? Плюс патрэбна была эксклюзіўная ідэя. Нараджэння Ліі да нас гэту ідэю. Бо многія бацькі сутыкаюцца з тымі ж праблемамі, што і мы з Ірэнай.

Нараджэнне ідэі

Аднойчы ў інтэрнэце сярэд рознай інфармацыі для цяжарных жанчын Ірэна ўпершыню прачытала пра слінг. Незнаёмае паняцце прыцягнула яе ўвагу. Прачытаўшы, яна зразумела: гэта тое, што ім якраз і трэба!

— Нашы бабулі насілі дзіцяці ў падлогах, жанчынкі Афрыкі, Азіі — у перавязях, — тлумачыць Яўген. — Слінг — гэта палікавы трымальнік або перавязь для зручнага нахання дзіцяці. Можна сказаць, што гэта вяртанне да вытокаў, гэта трывалая тактычная сувязь маці і дзіцяці, а яшчэ гэта свабода перамяшчэння для маці. У нашых умовах бэз слінга было не абцясаць.

А ў момант сапраўды былі не вельмі: дом, дзе жыў маладая сям'я, не абсталяваны ліфтам, у двары ўсяго адна бетонная дарожка. З цяжкай калыскай проста не было дзе развівацца. Ды і малаз з'явілася на свет у самах «неглыбальны» час, у канцы лістапада, калі ў і без

Таццяна ДАНІЛУШКІНА. Фота з архіва саці КЛЯВЕЦ.

таго некамфортным двары спотна і брудна.

У Беларусі на той момант, амаль тры гады таму, складана было набыць гэты тавар. Таму першы свае слінгі маладыя бацькі былі ў Германіі праз сяброў. Яўген здолел: — Дзякуючы слінгу ў нас не стаяла пытанне — як з маленькім дзіцем весці актыўны лад жыцця. З 4-5 месяцаў мы ўжо ва ўсю шпальравалі па горадзе, сустрэкаліся з іншымі слінгамамамі і слінгатаматамі. Так мы вырашылі для сябе праблему з вопраткай для кармлення і слінгам, але для многіх яна засталася ньяваражанай... Менавіта тады мы канчаткова зацвердзілі ў ідэі пацаць свой бізнэс.

Нараджэнне бізнэсу

Разшнне было прынятае. Прамудрасцім вядзення ўласнай справы Яўген вучыўся самастойна — па кнігах, на тэматычных трэнінгах, пераймаючы вопыт паспяхоўных людзей. Сямейнага стартавага капіталу хапіла на адкрыццё інтэрнэт-крамы. Сайт бізнэсмен-пачатковец рабіў таксама сам, карыстаючыся толькі кансультацыямі знаёмага, спецыяліста ў гэтай вобласці. Сам устанавіў партнёрскае сувязі з вытворцамі нямецкіх слінгаў, калысак і іншых неабходных маленькім спажывачам рэчаў. На пытанне, «як у яго гэта атрымалася», Жэня адказаў, што «дастаткова валодаюча замежнай мовай, інтэрнатам і разумення таго, што табе трэба — і з любым партнёрам знойдзеш агульную мову».

— Інтэрнэт-крама — гэта вельмі зручна, — тлумачыць малады бізнэсмен, — Яна патрабуе мінімум укладанняў, дае максімум прасторы для творчасці. Да таго ж пакупнік мае лёгкі і хуткі доступ да яе, а ўсе тавары падвоззіцца яму акурат дадому.

Сёння гэта не проста віртуальная крама, гэта яшчэ і карысны партал для бацькоў з натуральных падыходам да выхавання дзіцяці. У ім прысутнічае важны інфармацыйны складнік: тут можна даведацца ўсё пра вопратку для кармлення і вопратку для цяжарных, знайсці патрэбную кнігу па выхаванні, доглядзе дзіцяці ў бібліятэцы карыснай літаратуры, можна бесплатна атрымаць кансультацыю слінгакансультантаў. На сайце знаходзіцца ўся інфармацыя, з якой азнаёміліся маладыя бацькі Яўген і Ірэна ў перыяд чакання нараджэння дзіцяці, ёй яны дзяліцца з будучымі бацькамі, маюць стаўкі на форуме сайта. Да таго ж гандлёвая марка сямі Клявец — сталы ўдзельнік усіх акцый у падтрымку гроднага кармлення, інфармацыя пра якую абавязкова размяшчаецца Жэнем на галоўнай старонцы «крамы».

Нараджэнне творцы

Сёння асарцімент віртуальнай крамы складаецца не толькі з германскіх слінгаў і калысак. «Разын-кай» стала арыгінальнай вопраткай для маці, якая корміць сваіх дзеці грудзямі. Аўтарам усё мадэляў з'яўляецца малады дызайнер... Ірэна Клявец.

— Ува мне са з'яўленнем Ліі нарадзіўся бізнэсмен, а ў жонцы, юрысцэ па адукацыі, — дызайнер, — усміхаецца галава сямі. — Эскізы малае яна, тканіну і расфарбоўку мы выбіраем разам. Усе нашы мадэлі Ірэна носіць сама: такім чынам мы можам хутка выявіць магчымыя недахопы.

Такая вопратка — прадукт эксклюзіўны, вузак спецыялізавааны. Паставіць яго на масавую вытворчасць проста нерэнтабельна. Прыбытак ад яе продажу, па словах Яўгена, зусім малы. Бо сёння толькі трэцяя частка матуль корміць дзіцяці грудзямі, з іх толькі шостая частка карыстаецца спецыяльнай вопраткай. Нягледзячы на гэта, кашулькі ды сукенкі надойдуць у інтэрнэт-краме не затрымаюцца. Адгэргалі сваю ролю суднасіны кошт-якасці і той факт, што іх складаюць купіць дзе-небудзь яшчэ. Прычым заможны на адзенне прыходзіць не толькі ў усёй Беларусі, але і ў Расіі — у гандлёвай маркі ёсць свае інтэрнэт-прадстаўніцтвы ў Маскве і Санкт-Пецярбургу.

— Адкрыць сваю справу не так ужо і складана! — упэўнены Яўген. — У нас у краіне створаныя даволі камфортныя ўмовы для гэтага. Сёння малады тата-бізнэсмен задаволены.

— У мяне выдатная сям'я і выдатная справа, дзякуючы якой я раблю жыццё маладым бацькоў лёгкім і простым. Няхай вытворчасць адзення для кармлення — справа маларыбятковая, але тое, што мы робім жыццё матуль больш камфортным і зручным, дае вяртэнне змацыйнае задавальненне! Натхняючы і апонія поспехі: наша прадукцыя ўжо па-ступіла ў шырокі продаж — яе можна набыць у некаторых спецыялізаваных крамах Мінска. Да таго ж мы пачынаем асвойваць вытворчасць дзіцячых адзення. Наперадзе яшчэ шмат планаў. Хочацца пашырыць асарцімент, адкрыць рознічны краму. Як той казаў, было б жаданне, а цяжкасці ў нас не баімся!

Таццяна ДАНІЛУШКІНА. Фота з архіва саці КЛЯВЕЦ.

Нарынэ БАГМАНЯН:

«Для нашага наведвальніка з Аўстраліі мы знайшлі кантакты мінскага прадпрыемства па вытворчасці зоатавараў»

Выставачная кампанія з Масквы «Асці Груп» адносіцца да ліку тых, дзе міжнароднае дзелавое супрацоўніцтва разглядаецца як найважнейшы элемент развіцця і дасягнення поспеху. Пра тое, як у сённяшніх няпростых умовах развіваецца дзелавое ўзаемадзеянне з беларускімі партнёрамі, газеце «Звезда» распавяла кіраўнік кампаніі Нарынэ БАГМАНЯН.



— Кампанія «Асці Груп» працуе ў прамысловым, харчовым сектары і ў галіне сельскай гаспадаркі. Якая дынаміка прыцягнення на гэтыя выставы замежных удзельнікаў? І якія тэндэнцыі ў гэтых выставах прадпрыемстваў, арганізацый і фірмаў з Рэспублікі Беларусь?

— Усе вядома, што праводзіцца нашай кампаніяй, з'яўляюцца міжнароднымі. І колькасць замежных кампаній-удзельнікаў у залежнасці ад тэматыкі вагаецца ад 30 да 70 працэнтаў. Статус «Міжнародны» выставы накладвае на арганізатара пэўную адказнасць. Гэта, у нашым разуменні, стварэнне ўсіх неабходных умоў для таго, каб як расійскія, так і іншыя замежныя кампаніі на нашых выставах адчувалі сябе так, як на любой такой жа выставе ў любой краіне свету. Такі ж сэрвіс і паслугі мы абавязваемся аказаць у Расіі. Пераканаць у якасці нашых удзельнікаў, у якіх нашы удзельнікі напрамую заўважылі, а гэта таксама павышае эфектыўнасць працы на выставе.

— Якую стратэгію дзейнасці мяркуеце ахвярцаў у кампаніі, каб супрацоўніцтва з беларускімі партнёрамі адрывалася ўзроўню патрабаванняў па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы як у рамках Саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, так і нядаўна створанага Мылтанага Саюза Расіі, Беларусі і Казахстана?

— Для нас, як і для ўдзельнікаў нашых выставак, стварэнне адзінай эканамічнай прасторы лічыцца вельмі перспектыўным. Спадзяемся, што стане менш абмежаваным для ўвазу і вывазу тавараў, у тым ліку і харчовых, а таксама для новых тэхналогій і абсталявання. Дастаткова цікавым і бліжэй нам па тэме з'яўляецца сумесны праект навукова-тэхнічнай праграмы Саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі «Павышэнне эфектыўнасці».

прапагандаваць на наш рынак сваю птушкагадоўчую і жывёлагадоўчую прадукцыю.

На выстаўках алкагольнай тэматыкі такіх кампаній няшмат, а на выставах тавараў і паслуг для жывёл — «Зоа Расія» — беларускія кампаніі практычна не прадстаўлены на нашым рынку. І вельмі шкада, таму што да нас прыязджаюць замежныя спецыялісты, якія цікавяцца таварамі менавіта кампаній з Рэспублікі Беларусь. На адной з выстаў «Зоа Расія» для нашага наведвальніка з Аўстраліі мы спешна шукалі і знайшлі кантакты аднаго з мінскіх прадпрыемстваў па вытворчасці зоатавараў і напраму праабавілі злучыць нашага госьця з вытворцам. Менавіта таму цяпер мы праводзім так званыя бізнэс-сустрэчы «сам-насам», якія рыхтуем загодзя, па заўках ад нашых удзельнікаў. Інакш кажучы, запрашаем на выставу тых кампаній, у якіх нашы удзельнікі напрамую заўважылі, а гэта таксама павышае эфектыўнасць працы на выставе.

— Якую стратэгію дзейнасці мяркуеце ахвярцаў у кампаніі, каб супрацоўніцтва з беларускімі партнёрамі адрывалася ўзроўню патрабаванняў па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы як у рамках Саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, так і нядаўна створанага Мылтанага Саюза Расіі, Беларусі і Казахстана?

— Для нас, як і для ўдзельнікаў нашых выставак, стварэнне адзінай эканамічнай прасторы лічыцца вельмі перспектыўным. Спадзяемся, што стане менш абмежаваным для ўвазу і вывазу тавараў, у тым ліку і харчовых, а таксама для новых тэхналогій і абсталявання. Дастаткова цікавым і бліжэй нам па тэме з'яўляецца сумесны праект навукова-тэхнічнай праграмы Саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі «Павышэнне эфектыўнасці».

ці харчовых вытворчасцяў за кошт перапрацоўкі іх аходаў на аснове прагрэсіўных тэхналогій і тэхнікі на 2010—2012 гады. Нам бы хацелася, каб вынікі гэтай працы, хоць бы папярэдняй, былі прадстаўлены на нашай выставе «Мясная прамысловасць. Курыны Кароль / VIV Russia», якая адбудзецца 17—19 мая 2011 года ў Маскве. І распрацоўкі былі б прадстаўлены на конкурс інавацыйных праектаў «Найноўшыя тэхналогіі і паслугі для птушкагадоўлі і жывёлагадоўлі», які праводзіцца ў рамках выставы.

— Якія канкрэтныя выгады могуць атрымаць беларускія ўдзельнікі на выставах, што праводзіцца «Асці Груп»?

— На любую з нашых выстаў удзельнікі едуць з вызначанымі мэтамі і заляжэннямі ад пастаўленых мэтай дасягаюць адпаведных вынікаў. Гэта можа быць пашырэнне межэй гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння паміж аператарамі рынку; магчымасці шырокага абмену досведам і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва; вывад на рынак новай прадукцыі, паслуг аб тэхналогіі; павелічэнне аб'ёму продажаў; фарміраванне сеткі дилераў або дистрибутораў; даследаванне рынку і гэтак далей. І калі кампанія-удзельнік загадаў сфармуляваць нам мэту свайго ўдзелу, то мы зможам яшчэ да выставы сумесна прадумаць і рэалізаваць найбольш эфектыўныя метады дасягнення гэтых мэтай. У нашай практыцы важна працаваць з кліентамі не толькі падчас выставы, але і на працягу ўсяго года аж да наступнага мерапрыемства.

Варта ўлічваць і той факт, што ўдзел у нашых выставах пашырае гарызонты супрацоўніцтва не толькі з расійскімі, але і з іншымі замежнымі кампаніямі, якія прыязджаюць да нас. Напрыклад, на адной з апошніх выстаў мінская кампанія праявіла перамоўу з прадстаўнікамі з Германіі. І выдатнае спалучэнне якасці і цаны яе тавараў вельмі зацікавіла нямецкі бізнэсменаў. Другім момантам з'яўляецца ўдзел у міжнародных конкурсах, якія праводзіцца ў рамках нашых мерапрыемстваў. Гэта, як я ўжо згадала, конкурс інавацыйных праектаў, дзгустайны конкурс на «Лепшы традыцыйны прадукт» і «Лепшая навінка года». Пераможцамі гэтых конкурсаў у нас дастаткова часта становяцца кампаніі з Рэспублікі Беларусь. Гэта — 1-я Мінская птушкафабрыка, Смалевіцкая бройлерная птушкафабрыка, птушкафабрыка «Салігорская», птушкафабрыка «Га-

радок». У 2009 годзе на выставе «Мясная прамысловасць. Курыны Кароль / VIV 2009» яны заваявалі гран-пры за высокую якасць сваёй прадукцыі, а таксама атрымалі медаль у розных намінацыях.

На маючай аб'ядуцца ў лістападзе гэтага года выставе «Індустрыя Напоўў/Russian Wine Fair» у нас таксама пройдзе ўзнагароджанне пераможцаў XIV Міжнароднага прафесійнага конкурсу вінаў і спіртных напоўў, які будзе праведзены ва Усерасійскім навукова-даследчым інстытуце піваварнай, безалкагольнай і вінаробнай прамысловасці пад высокім патранажам Міжнароднай арганізацыі вінаградў і віна (OIV). Запрашаем нашых беларускіх вытворцаў прыняць удзел у гэтым конкурсе, паколькі яго пераможцы маюць больш шанцаў пашырэння межэй збыту сваёй прадукцыі як у Расіі, так і за яе межамі.

Асобна хочацца спыніцца на выставе тавараў і паслуг для хатніх жывёл — «Зоа Расія», якая адбудзецца 18—20 лютага 2011 года, і міжнароднай канферэнцыі для практычных ветэрынарных урачоў «Практык» — якая праходзіць у рамках выставы. Раю звярнуць увагу нашых беларускіх калег на гэтыя мерапрыемствы. Рынак тавараў і паслуг для жывёл развіваецца

даволі высокімі тэмпамі, нягледзячы на крызісы. Уладальнікі жывёл будуць эканоміць хутчэй на сабе, але не на сваіх гадванцах, таму будзем рады бачыць тавары і паслугі з Беларусі на выставе «Зоа Расія». А павысці свой прафесійны аналіз ветэрынарным урачам, якія практыкуюць, у нас дапамагоць вельмі вядомыя ветурачы і хірургі з сусветным імёнамі, што чытаюць курсы лекцый на выставе. Сярэд іх хірург-артапед Хаміша Дэні (Вялікабрытанія), аўтар кніг па ветэрынарнай хірургіі, якія сталі падручнікамі практычна для ўсіх хірургаў свету; доктор Джон Лапіш (Вялікабрытанія), прызнаны аўтар не толькі арыгінальных хірургічных метадаў і галіне артапедыі, але і таленавіты распрацоўшчык хірургічных інструментаў; доктор Мервін Левін (ЗША), вядомы спецыяліст-алерголаг і іншыя.

— Якія спецыялізаваныя мерапрыемствы ў рамках намераў на 2010—2011 гады выстаў могуць быць асабліва карыснымі дзелавымі месцамі з Рэспублікі Беларусь?

— Гэта, у першую чаргу, дзелавая праграма нашых мерапрыемстваў. На выставе «Індустрыя Напоўў/Russian Wine Fair» адбудзецца Форум прафесіяналаў, прызначаны для

спецыялістаў, якія працуюць у сферы вытворчасці, прасоўвання і продажу напоўў. Ён будзе складацца з карпаратыўных сустрэй і дыскусій па актуальных пытаннях развіцця расійскага і міжнароднага рынку напоўў. На VIV Russia гэта — Міжнародны кангрэс ветурачоў, перапрацоўшчыкаў і пастаўшчыкоў мяса, які дазваляе ў рэжыме рэальнага часу абгаварыць стратэгію паводзінаў усіх гульцоў рынку мяса і наведваць яго сыравіне, мясепрадуктах і кармах. Самую дакладную інфармацыю пра стан і перспектывы развіцця рынку мяса прадстаўляюць на Міжнародным мясным кангрэсе вядучыя міжнародныя эксперты, а таксама прадстаўнікі арганізацый выхаванчай і заканадаўчай улады Расіі, асацыяцыі, саюзы і ўдзельнікі рынку.

Карацей, вельмі спадзяюся на тое, што выставы, якія праводзіцца кампаніяй «Асці Груп», будуць спрыяць усталяванню доўгатэрміновых дзелавых кантактаў паміж расійскімі і беларускімі прадпрыемствамі.

Падрабязную інфармацыю пра выставы, якія праводзіцца кампаніяй «Асці Груп», можна прачытаць на сайце газеты «Звезда» (www.zviazda.by) у раздзеле «Нашы замежныя партнёры».



Стэнд РА «Мясная прамысловасць. Курыны Кароль» у Маскве выклікаў павышаную цікавасць наведвальнікаў.

Санкт-Пецярбург

«Фарэкспа»:

«Беларускія прадпрыемствы актыўна выходзяць на расійскі рынак праз нашы выставы»

«Біржа субкантрактаў» запрашае партнёраў з Беларусі

Міжнародныя выставы, якія праводзіцца ў Санкт-Пецярбургу выставачным аб'яднаннем «Фарэкспа», маюць адну цікавую асаблівасць: нават у самы крызісны і посткрызісны перыяды беларускія прадпрыемствы толькі пашырылі на іх сваю прысутнасць і, як следства, павялічылі аб'ёмы прадукцыі, якая пастаўляецца ў Паўночна-Заходні рэгіён Расіі. Няўжо крызісныя з'явы ніяк не адбіліся на дзейнасці гэтага выставачнага аб'яднання і яго міжнародным дзелавым супрацоўніцтвам? На гэты і шэраг іншых пытанняў газеты «Звезда» адказваюць генеральны дырэктар «Фарэкспа» Алег ШОСЦЬ і дырэктар міжнароднай выставы тэкстыльнай і лёгкай прамысловасці «Індустрыя моды» Таццяна НЕСЦЕРАВА.



— Кампанія «Фарэкспа» ажыццяўляе сваю выставачную дзейнасць у доволі шырокім тэматычным дыяпазоне, у кожным сегменце якой назіраецца дастаткова жорстка канкурэнтная барацьба. Якімі інавацыйнымі падыходамі «Фарэкспа» адказвае на гэтыя выклікі канкурэнцыі?

— Алег Шосціц: Я б не стаў гаварыць пра нейкую ўнікальную меру, прынятую ў сувязі з крызісам, — мы рабілі стандартныя хрыды, якія ажыццявілі б любую іншую кампанія: прымянілі яшчэ больш гнуткі падыход да цэнаўтварэння, уявілі бонусныя праграмы для нашых удзельнікаў, узамінілі праграмы па прыцягненні на нашы выставы прафесійных наведвальнікаў.

У крызіс кампанія павінна паставіць сабе адну генеральную мэту — не страціць аб'ёмы вытворчасці, захаваць свае пазіцыі на рынку.

Магу вельмі дакладна сказаць адно: мы атрымалі сур'ёзны вопыт працы ва ўмовах, калі рынак ужо не рэагуе на большасць старых схем і прыёмаў. Праца ў няпростых эканамічных умовах дапамагла выявіць нам моцныя і слабыя бакі сваёй дзейнасці.

— Кампанія «Фарэкспа» ажыццяўляе сваю выставачную дзейнасць у доволі шырокім тэматычным дыяпазоне, у кожным сегменце якой назіраецца дастаткова жорстка канкурэнтная барацьба. Якімі інавацыйнымі падыходамі «Фарэкспа» адказвае на гэтыя выклікі канкурэнцыі?

— Алег Шосціц: Я б не стаў гаварыць пра нейкую ўнікальную меру, прынятую ў сувязі з крызісам, — мы рабілі стандартныя хрыды, якія ажыццявілі б любую іншую кампанія: прымянілі яшчэ больш гнуткі падыход да цэнаўтварэння, уявілі бонусныя праграмы для нашых удзельнікаў, узамінілі праграмы па прыцягненні на нашы выставы прафесійных наведвальнікаў.

— Кампанія «Фарэкспа» ажыццяўляе сваю выставачную дзейнасць у доволі шырокім тэматычным дыяпазоне, у кожным сегменце якой назіраецца дастаткова жорстка канкурэнтная барацьба. Якімі інавацыйнымі падыходамі «Фарэкспа» адказвае на гэтыя выклікі канкурэнцыі?

расійскія прадпрыемствы павялічылі аб'ёмы прадукцыі, якая пастаўляецца, і пашырылі сваю прысутнасць на выставах «Фарэкспа». Думаю, надалей мы таксама будзем працягваць актыўна працаваць з нашымі беларускімі партнёрамі і запрашэцца да ўдзелу ў нашых мерапрыемствах фірмы з Рэспублікі Беларусь, паколькі такое супрацоўніцтва цікавае і выгаднае як нам, так і беларусам.

Асноўная выгада, якую могуць атрымаць для сябе практычна ўсе нашы удзельнікі, у тым ліку і беларускія, — гэта прадаць прадстаўленую прадукцыю, пашырыць колькасць сваёй пакупнікоў. Паколькі да беларускіх экспазіцый на нашых выставах заўсёды назіраецца стабільна высокая цікавасць, я думаю, для беларускіх кампаній удзел у выставах «Фарэкспа» цікавы ўдавайне.

— Што карыснага беларускія ўдзельнікі могуць атрымаць з дзелавой праграмы выстаў «Фарэкспа»?

— Алег Шосціц: Тут усё залежыць ад мэтай кожнай канкрэтнай фірмы. Кампанія «Фарэкспа» са свайго боку прапаноўвае кожнай фірме актыўна ўдзельнічаць у дзелавой праграме выстаў, праводзіць прэзентацыі, бо граматына, прыгожа праведзеная прэзентацыя прыцягвае да стэнда кампаніі больш наведвальнікаў, садзейнічае запамінанню і пазнавальнасці брэнда. Таксама сваім удзельнікам мы прапаноўваем набыць абмежаваную колькасць бесплатных запрашальных білетаў для таго, каб яны маглі прывесці на выставу сваіх патэнцыйных пакупнікоў. Што датычыцца Рэспублікі Беларусь, то, калі ўдзельнікі аб'яднаўся ў нацыянальны экспазіцыя, мы робім укладкі рэкламных матэрыялаў у нашу рассылку.

— Чым беларускія ўдзельнікі і наведвальнікі могуць атрымаць выгаду з выстаў «Індустрыя моды», якая праходзіць у Санкт-Пецярбургу з 6 па 9 кастрычніка?

— Таццяна Несцерава: Выстава «Індустрыя моды» — найбуйнейшая ў Паўночна-Заходнім рэгіёне ў галіне тэкстыльнай і лёгкай прамысловасці. У ёй штогод бяруць удзел каля 300 кампаній, у тым ліку дэманструюцца нацыянальныя экспазіцыі Фінляндыі, Італіі, Балгарыі, Літвы, Рэспублікі Беларусь.

Дзелавая праграма выставы ўключае Эканамічны Форум Індустрыі Моды — канферэнцыі, семінары, трэнінгі па актуальных пытаннях тэкстыльнай і лёгкай прамысловасці, прысутнасць Нацыянальных экспазіцый і іншыя мерапрыемствы.

Для экспанентаў выставы ажыццяўляецца індывідуальны падбор баяраў, складаецца персанальны расклад «бізнэс-ту-бізнэс», сустрач на стэндзе, абслугоўванне ключавых кліентаў з аказаннем спецыяльнага комплексу паслуг Баерскай праграмы, уключаючы аплату гасцініцы і іншагароднім закупшчыкам.

Асабліва сцёго гэтай выставы стане той момант, што ў складзе не ўдзельнікаў будуць прадстаўлены новыя кампаніі, якія яшчэ не працуюць на расійскім рынку. Канферэнцы

# Беларусь — ганаровы госяц 23-й Маскоўскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу

З 1 па 6 верасня на 23-й Маскоўскай міжнароднай кніжнай выставе-кірмашу, які праводзіцца з 1977 года, упершыню ў якасці ганаровага госяц удзельнічае Беларусь.

Чакаецца, што актыўны ўдзел у выставе возьмуць пісьменнікі, мастакі-дызайнеры, прафесіяналы ў справе стварэння кнігі. Больш за 40 выданняў выдывацца, паліграфічныя прадпрыемства прадставяць лепшыя ўзоры сваёй прадукцыі ў рамках беларускай экспазіцыі, якая размешчана на плошчы 320 квадратных метраў. Таксама запланаваныя выступленні фальклорных і іншых мастацкіх калектываў.

Адной з галоўных падзей удзелу нашай краіны ў выставе стане правядзенне 2 верасня Дня Рэспублікі Беларусь. Запланаваны літаратурна-музычная кампазіцыя, прысвечаная 65-годдзю Вялікай Перамогі, прэзентацыя факсімільных выданняў духоўна-асветніцкага праекта «Вернутыя святыні» і г. д. У выхадныя дні — 4 і 5 верасня — беларуская экспазіцыя запрашае ўсю ахвотніцкую на Дні чытача. Абудовіцца прэзентацыі дзіцячых выданняў, конферсы, віктарыны, майстар-класы. Летась у Маскве было прадстаўлена звыш 800 экспазіцый з 55 краін.

Лянід ТУГАРЫН.

## Маладым будзе лягчэй пачаць сваю справу

пры дапамозе спецыялістаў Цэнтра экспертна-кансультацыйнай падтрымкі па пытаннях малага і сярэдняга бізнесу, стварэння ў межах сумеснай ініцыятывы ЕС/ПРААН «Мінімізацыя наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь», які адкрываўся ў Гомелі.

Установа дзейнічае на базе бізнес-інкубатора ТАА «Бізнэсцэнтр». На працягу першых трох месяцаў тут будуць праводзіцца бясплатныя кансультацыі мясцовага насельніцтва па пытаннях малага і сярэдняга бізнесу. Эксперты і спецыялісты ў сферы эканомікі, бізнесу і права гатовы адказаць на ўсе пытанні прадпрыемляў-пачаткоўцаў ці тых, хто сутыкнуўся з нечаканымі цяжкасцямі ў працэсе арганізацыі ўласнай справы. Кваліфікаваныя юристы дапаможа пазбегнуць памылак, растлумачыць нюансы прававых аспектаў прадпрыемляўчэй дзейнасці. Асноўная задача Цэнтра — дапамаг маладым прадпрыемляўчым, а таксама садзейнічаць развіццю прадпрыемляўчэй ў сельскай мясцовай асяродку. Спецыялісты цэнтра даюць інфармацыю па такіх аспектах мясцовага развіцця, як аграрызм, рамесніцтва, аграбудаўніцтва, пчаліўства, выдзелены гаспадарак па вырашчванні ягад і грыбоў, аказанне бытавых паслуг і г. д. Створаны Цэнтра экспертна-кансультацыйнай падтрымкі па пытаннях малага і сярэдняга бізнесу з'яўляецца часткай навуковага комплексу, які праводзіцца праектам ЕС/ПРААН у чатырох раёнах Гомельскай вобласці (Веткаўскім, Хойніцкім, Жыткавіцкім, Буда-Кашалёўскім).

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

## У краіне нарэжце дазволена палыванне на птушку

У сувязі са зніжэннем класа пажарнай небяспекі Міністэрства лясной гаспадаркі накіравала тэлефанараму ва ўсе палюўчыя гаспадаркі краіны аб адкрывці летне-асенняга сезона палывання на вадапільную і балотную птушку.

Нагадаем, традыцыйна гэты сезон палывання распачынаецца, згодна з дзейнымі Правіламі выдзелена палюўчых гаспадаркі і палывання, з першай суботы жніўня. Аднак сёлета гэтага не адбылося ў сувязі з небяспечнай сітуацыяй у лясках пачатак сезона быў перанесены на вышэйзгаданы час. Прынамсі, як было адзначана напачатку — пакуль дажджы цалкам не знімуць пагрозу узнікнення пажаўраў. Асады, што прайшлі апошнімі днямі, нарэжце дазволілі палюўчым расчачліць свае стругі — сезон палывання афіцыйна дазволена. Доўжыцца ён будзе па другой нарэзку снежня ў светлы час сутак. Палываць дазваляецца збрывым спосабам з засады, з падвабліваннем, з надзьходу, з пад'езду, у тым ліку з палюўчымі сабакамі (акрамя хартоў і ганчакоў), бяззбрывым з лоўчымі птушкамі.

Сяргей РАСОЛЬКА.


## ШАШКІ

Пад рэдакцыяй майстра спорту Мікалая ГРУШУЦЬКАГА

**ПРАКТЫК І ТЭАРЭТЫК**  
У шашанчых кампазіцыі ім з'яўляецца нацыянальны майстар спорту па ёй, чэмпіён краіны Пётр Шклюдэў (Наваполацк):




**№ 3. Белыя:** с3, с5, d2, d4, d6, e3, e5, f1, h2 (9). **Чорныя:** а3, а5, b8, с7, f2, f4, g3, g5, h4 (9).  
Пашукіце выйгрыш за белых пры іх першым ходзе ў рамках **аўтарскага конкурсу юбіляра-12/9**.  
**«ПАГОДА ў ДОМЕ»-7**  
Працягваем гэты конкурс заданым № 16:



**Белыя:** а5, d2, f4, f6, g5, g7 (6). **Чорныя:** d8, e3, e7, f8, h4, h6 (6).  
**ПАРАМІТАРЫ**  
**АУТАРСКІ-11/6**  
**Белыя:** 11, 12, 17, 20, 23, 24, 28, 29, 45, 46, 49 (11). **Чорныя:** 3, 6, 9, 10, 13, 15, 27, 32, 37, 38, 41 (11).  
Уладзімір Матус (Масква) прапануе прэзэсвіі за белых камбінцыю на іх карысць.

Тэрмін для адказу традыцыйны — два тыдні. Накіроўвайце іх на адрас: **220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі»**.

**МІЖНАРОДНЫ ТУРНІР**  
Ён ладзіўся ў Жыровічах па сталкатных шашках, быў прысвечаны гадавіне выдзелення Слоніма ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і сабраў 46 удзельнікаў з Літвы, Латвіі, Расіі, Ізраіля і Беларусі. У ім перамаглі міжнародныя грошмайстры Аляксей Домчаў з Літвы, Сяргей Насевіч з Мінска і майстар ФМЖД з Масквы Кірыл Чулкоў, чэмпіён Еўропы ў камандным заліку, міжнародны грошмайстар мінчанін Яўген Ватуцін заняў чацвёртае месца.  
Добра справіўся са сваімі абавязкамі Аляксандр Аніска — міжнародны арбітр са Слоніма.



## СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ

Полное и сокращенное наименование объекта разгосударствления и приватизации, его ведомственная принадлежность	Республиканское унитарное производственное предприятие «Завод Изотрон» г. Лида, Государственное предприятие «Завод Изотрон», Концерн «Белбиофарм»	Республиканское унитарное производственное предприятие «Оршанский орден Трудового Красного знамени станстроительный завод «Красный Бор» РУП «Станкозавод «Красный Бор», Министерство промышленности Республики Беларусь	Торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «ДОРФОР» Белорусской железной дороги, УП «ДОРФОР» Белорусской железной дороги	Республиканское унитарное производственное предприятие «Химчистка и стирка белья» РУП «Химчистка и стирка белья», Министерство торговли Республики Беларусь	Производственное республиканское унитарное предприятие «Завод железобетонных конструкций № 13», ПРУП «Завод ЖБК № 13», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Производственное дочернее унитарное производственное предприятие «Отдел рабочего снабжения Могилевского отделения Белорусской железной дороги», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Адрес	231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Качана, 19	211391, Витебская обл., г. Орша, ул. Энгельса, 29	220007, г. Минск, Вокзальная, 17А	212011, г. Могилев, ул. Гришина, 90	212003, г. Могилев, ул. Химиков, 12	212001, г. Могилев, ул. Первомайская, 99
Вид деятельности объекта разгосударствления и приватизации, укрупненная номенклатура выпускаемой продукции	Производство фармацевтических препаратов и материалов; производство лекарственных препаратов для ветеринарии; розничная торговля фармацевтическими товарами	Производство оборудования станкостроения принадлежностей к нему и другой машиностроительной продукции	Розничная торговля (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание; оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, выращивание овощей, семян и их рассады	Стирка и обработка белья и других изделий; химчистка и окрашивание	Производство стеновых блоков, товарного бетона, сухих бетонных смесей, строительных металлических конструкций; производство раскладных изделий; производство мучных кондитерских изделий неплотного хранения	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; производство хлеба и хлебобулочных изделий; производство мучных кондитерских изделий неплотного хранения
Планируемые сроки разгосударствления и приватизации	3 квартал 2010 г.	3 квартал 2010 г.	4 квартал 2010 г.	4 квартал 2010 г.	4 квартал 2010 г.	4 квартал 2010 г.
Предполагаемый способ разгосударствления и приватизации	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества
Орган, осуществляющий разгосударствление и приватизацию данного объекта, и его местонахождение	Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, 220005, г. Минск, пр. Красной армии, 12	Фонд «Витебскоблмушество» 210029, г. Витебск, ул. Правды, 38	Фонд «Мингоримущество» 220030, г. Минск, пр. Независимости, 8	Фонд «Могилевоблмушество» 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 62	Фонд «Могилевоблмушество» 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 62	Фонд «Могилевоблмушество» 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 62
Численность работающих, чел.	148	728	4471	165	208	942
Срок предъявления претензий	Месяц со дня опубликования	Месяц со дня опубликования	Месяц со дня опубликования	Месяц со дня опубликования	Месяц со дня опубликования	Месяц со дня опубликования
Предполагаемый размер уставного фонда создаваемого ОАО, руб.	4767694800	34377783	136076688000	5047891200	4676188000	8135397600
Стоимость основных фондов - всего, руб.	4523638172	23302420	162729634383	4718588461	4060706000	8637103400
Площадь земельного участка, занимаемого объектом, га	3,618	17,1112	3945,314	1,6119	6,1218	9,105
Наличие принадлежащих предприятию долей (пав. акций) в активах других предприятий, руб.	нет	189255	53663834	1000000	нет	8000000
Объекты интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов, руб.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Финансовое состояние объекта, руб.	Балансовая прибыль 752000000 Задолженность 575900049 Кредиторская 542396004	3567339 4899516 433147	14648000000 41345363285 12287668838	255000000 217000000 61000000	992000000 1268079000 514825000	2276000000 7644826887 1846971501

## Шматпартыйнае жыццё

### ПАРАДАК У БЕЛАРУСІ ХОЧУЦЬ НАВЕСЦІ... З ДАПОМАГАЙ РАСІІ?

Пра свайго намер балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах лідэр **Ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сяргей ГАЙДУКЕВІЧ** паведамляў яшчэ падчас мясцовай кампаніі — проста на лістоўках кандыдатаў у дэпутаты ад партыі. На яеяднаным кангрэсе ЛДП ён гэты намер пацвердзіў. А ў якасці прама-прадукцыі прапанаваў... гарэлку. З уласным прэзэнтатом і назменным партыйным слоганам «Парадак у краіне, дастаць у доме».

Парадак у краіне палітык мяркуе навесці, відаць, з дапамогай іншай краіны — суседкі. На яго думку, «суверэнітэт Беларусі трэба шукаць у Расіі». Пры гэтым запэўнівае, што «пракрамлёўскіх кандыдатаў у Рэспубліку Беларусь быць не можа». Партыя ж тым часам выступае за ўвядзенне адзінай валюты з Расійскай Федэрацыяй.

— Тады ўсе энергасурсы былі б па ўнутраных цэнах Расіі ў Мінску такія ж самыя, як у Смаленску, — запэўнены лідэр ліберальна-дэмакратычнай партыі «Дай Бог, каб праз некалькі дзесяцігоддзяў мы сталі паўнапраўнымі членамі ЕС». Нават прапануе злучыць прыемнае з карысным — «ісці ў Еўропу разам з Расіяй». Мытны Саюз трох — таксама «вельмі добра, мы хутка гэта адчужым».

У існаванні аднаго кандыдата ад апазіцыі сядзега Гайдукевіч не верыць: — Аднаго кандыдата, на вярці жаль, не будзе — яго проста няма. І твэрдыць, якія ідуць у апазіцыю — гэта віртуальная палітычная клаўдатура, дзе кожны імкнецца выставіць сабе найлепшы...  
**Зоя ВАРАНКОВА.**

# НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ПРАЦА НАЦЫЯНАЛЬНАГА АРКЕСТРА

Міхал ФІНБЕРГ прызнаўся, што ўсё лета працягнуў у сваёй мінскай кватэры, працуючы над новымі праграмамі для 24-га канцэртнага сезона свайго калектыву.



Фота БЕЛТА.

Працягнуўца чужына праца аркестра над нацыянальнай музыкой і пазыяй. Відаць, няма таго беларускага прафесійнага кампазітара, чыю б музыку не выконваў калектыў мэастра. «Мы адзіны калектыў у Беларусі, — гаворыць Міхал Фінберг, — які за 23 канцэртныя сезоны падрыхтаваў 27 праграм на тэмы беларускіх паэтаў, сярод якіх Максім Багдановіч, Янка Купала, Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў, Адам Міцкевіч, Адам Руска... «Цьмусам» 24-га сезона будзе канцэртная праграма, прысвечаная 80-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Крычаткевіча. Яна прой-

дзе 1 лістапада 2010 года ў зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Новы сезон абядае быць гарачым і багатым на музычныя юбілеі. «Мы правядзём «Новы фестываль беларускай пазыі і песні ў Мінску», — распавядае Міхал Якаўлевіч. — Абудзецца таксама чарговы, 22-гі, фестываль джазу і 6-ы фестываль «Шлагер на ўсе часы». Падчас апошняга прагучыць праграма да 75-годдзя Райманда Паўлса і 70-годдзя Давіда Тухмава. Асобна хачу адзначыць вельмі цікавыя праграмы «Шансон у Мінску» і «Любімыя песні кіно — 2». Акрамя таго, адбудзецца юбілейныя канцэрты такіх кампазітараў як Дзмітрый Лукас і Сяргей Пукст».

За час свайго насычанай дзейнасці калектыў правёў 117 фестывалаў у маленчкіх гарадах Беларусі: Заслаўі, Нясвіжы, Пінску, Іванаве, Тураве, Чачэрску... І збіраецца працягваць гэтую высакордну традыцыю. Міхал Фінберг з любоўю называе такія канцэрты асветніцкімі.

У новым сезоне ў аркестры з'явіцца і новая музыка. «Яны прыйшлі да нас пасля заканчэння Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, — распавядае Міхал Фінберг. — У асноўнага калектыву шмат творчых планаў і жаданняў. Ёсць у нас і свае цяжкасці. Самыя істотныя: у нас няма ўласнага памяшкання для рэпетыцый і наш аркестр амаль зусім перастаў гуляць на беларускім тэлебачанні. Мы так і не маем свайго пастаяннага праграмы на ТБ, а вельмі хочацца. Гэта б паспрыяла і рэкламаванню нашага аркестра, якога таксама крыху нестae. Не ведаю, з чым звязана тое, што аркестра мала на нашым тэлебачанні, але менавіта таму я муюсь прыняць прапанову ад Масквы на 4 вольныя тэлепраграмы...»

«Я не ведаю, як нам гэта удаецца без рэкламы, радыё, тэлебачання... Але будз уласцік там прымуся зверху, куды б мы ні прыязджалі, у нас заўжды поўныя залы», — шчыра заўважае мэастра. І дзякуе за гэта сваім слухачам.

Вольга ЧАЙКОўСКАЯ.

## ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД ГОРОДА МИНСКА

**ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА (ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА, МОЕК СТАЛЬНЫХ), ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОДО «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»**

**Лот № 1—68; 72—75.** Измерительные приборы, в количестве 1754 штуки, на общую сумму 173 736 512 белорусских рублей.

**Лот № 69.** Мойка стальная 510x510, в количестве 100 штук, стоимостью за единицу 36 610 белорусских рублей, начальной стоимостью 3 661 000 белорусских рублей.

**Лот № 70.** Мойка стальная 490x490, в количестве 100 штук, стоимостью за единицу 36 610 белорусских рублей, начальной стоимостью 3 661 000 белорусских рублей.

**Лот № 71.** Мойка стальная 500x770, в количестве 100 штук, стоимостью за единицу 47 458 белорусских рублей, начальной стоимостью 4 745 800 белорусских рублей.

Подробная информация об имуществе размещена на сайте: <http://minsk.court.by/>, а также в помещении хозяйственного суда г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, 15/1.

Минимальная величина первого шага по всем лотам составляет 5 % от стоимости реализуемого с торгов имущества.

Стоимость всех лотов указана с учетом НДС.

**Торги состоятся 07.09.2010 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.**

**За дополнительной информацией обращаться: судебный исполнитель Минец И.Н., тел./факс 294 93 66**

**ст. судебный исполнитель Вярвильский Д.А., тел. 294 93 67**

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет № 3642900000072 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 101541763 не позднее чем за 24 часа до начала проведения торгов.

Минимальная величина первого шага составляет 5 % стоимости имущества в размере 22 335 000 белорусских рублей.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет № 3642900000072 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 101541763 не позднее чем за 24 часа до начала проведения торгов.

Минимальная величина первого шага составляет 5 % стоимости имущества в размере 22 335 000 белорусских рублей.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

## КІРМАШ

што тыдзень рэкламны выпуск № 23 (648)

**ПРИВАТНЫЯ АВЕСТКІ**

### ЗВЯЗДА

**КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНАЙ ПРИВАТНАЙ АБ'ЯВЫ**  
Запоўніце разборліва, выражце і вышліце на адрас рэдакцыі:  
**220013 Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А. Тэлефон для даведак 287 17 79.**

--	--	--	--

**АБАВЯЗКОВЫЯ звесткі не для друку: ВАША ПРОЗВІШЧА, АДРАС, ХАТНІ ТЭЛЕФОН.**

Пашпарт, серыя \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Выдадзены \_\_\_\_\_

Подпіс \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

**ПРАДАЦЦА**

А/м «Джэта» 1984 г.в., у добрым стане.  
Тэл. 8 029 959 08 67.

А/м «ВАЗ 2105» у добрым стане, змой не ездзіў і запалчкі.  
Тэл. 8 01561 21 792.

А/м «Фальксваген-Пасат» 1990 г.в., Б-3 «Седан» 1,8 мана-ўпрыск, 2600 дол, бензін-газ.  
Тэл. 8 0223 651098.

Прычэп духавосевы, металічныя бары, непад'ёмны. 200 у.а.  
Тэл. 8 029 507 88 19.

Кватэра 2-пакаёвая ў п. Станькава Дзяржынскага р-на, 30 км ад Мінска, 3/5, дома ўсе выгоды.  
Тэл. 8 029 854 00 99.

Жаночая летняя шаўковая блуза 46 памеры ў добрым стане. 15 тыс. руб.  
Тэл. 8 033 635 37 97.

**КУПЛЮ**

А/м «Аўдзі», «Фальксваген» у добрым стане альбо «Опель-Астру».  
Тэл. 8 033 317 39 26.

Трактар МТЗ (2000—2010 г.в.) заводскай зборкі з дакументамі.  
Тэл. 8 044 473 68 90.

MAZ-5516, самазвал (2000—2009 г.в.), «Аўдзі» «Фальксваген».  
Тэл. 8 029 507 88 19.

# ІНФАРМБЮРО

24 жніўня 2010 г. ЗВЯЗДА

## Тэлефонны кабель пашкодзілі самі гаспадары?

**З вёскі Берлеж Пухавіцкага раёна наступіла скарга: два тыдні не працуе тэлефон. Клакладней, карыстацца сувяззю можна толькі ў аднабоковым парадку: прымаць званкі можна, самому з некім звязвацца — не. Маўляў, куды толькі ні звярталіся, сітуацыя не змянялася. Хочь і майстар пад'язджаў, але, паводле слоў заяўнікаў, нічога не змог зрабіць.**

**Начальнік Пухавіцкага раёнага вузла электрасувязі Віктар ПЯКУРЫН**, якога мы прайнфармавалі пра скаргу, напачатку выказаў меркаванне, што абаненты не ўнеслі плату за тэлефон. У такой сітуацыі ім сапраўды маглі адключыць зыходны званкі, а ўваходныя — пакінуць. Прынамсі, так усё выглядала вонкава — на першы погляд. Аднак азначаная праблема патрабавала больш канкрэтнага ўмяшання.

Раніца наступнага дня Віктар Цімафеўвіч паведаміў нам, што на месцы ў вёсцы ўжо працуе брыгада рамонтнікаў. Выходзіла так, што быццам бы тэлефонны кабель быў прабыты падчас навальніцы. Пракладзены ён быў у зямлі, замена патрабавала часу і намаганняў, тым не менш начальнік раёнага вузла электрасувязі зазначыў, што да вечара ўсё будзе выпраўлена.

— Сёлета нам сапраўды нялёгка з-за умоў надвор'я. Вы ж паглядзіце, колькі было навальніц! Восі і гэтай ноччу ўсё грывела... А абанентаў у раёне — 26 тысяч. Выклікі, яка правіла, паступаюць з розных месцаў раёна, што толькі ускладняе аператыўнае выпраўленне пашкоджанняў. Аднак у Берлежы ўсё будзе зроблена, — паабяцаў яшчэ раз Віктар Пякурын.

Літаральна праз некалькі хвілін зноў набраў рэдакцыюны нумар. — Сітуацыя аказалася зусім іншай, чым мы меркавалі. Пры непасрэднай правярцы і замене кабелю ў некалькіх пунктах высветлілася, што яго на ўзводзе ў год пашкоділі, хутчэй за ўсё, самі гаспадары — пры замене аэна, — распавёў Віктар Цімафеўвіч. — Майстар пра магчымую прычыну яны нічога не казалі, не дзіва, што той вонкава нічога не заўважыў. Прычына была ўстаноўлена, толькі калі было прадзена некалькі участкаў кабелю — інакш гэта зрабіць было немагчыма. Выходзіць, што добры «кавалек» працы выканалі, лічы, марна...  
**Сяргей РАСОЛЬКА.**

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО (ЧЕТВЕРТОГО) ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Управляющий по делу о банкротстве ПТЧУП «Стеклозавод «Гута» Селятицкий Я.Б. проводит аукцион по продаже объектов и имущества, расположенных по адресу: Витебская область, Поставский район, д. Гута Воропаевского с/с, принадлежащих ПТЧУП «Стеклозавод «Гута».

Площадь земельного участка под объектами недвижимости составляет 7 4881 га. Земельный участок предоставлен для обслуживания зданий и сооружений в постоянном пользовании.

Объекты и имущество выставляются единым лотом. Начальная цена лота составляет 144 000 000 белорусских рублей (с НДС).

Для участия в аукционе необходимо в срок до 12 октября 2010 года:

А не шкодзь! І стары, і малады лавілі рыбу сеткамі

У торфакар'еры ля вёскі Падлясейкі Баранавіцкага раёна два 39-гадовыя слесары аднаго з баранавіцкіх прадпрыемстваў здабылі сеткай 12,5 кілаграма рыбы. Урон, нанесены прыродзе, ацэнены амаль у 1 800 000 рублёў. А ў Спораве Бярозаўскага раёна за незаконным промыслам затрыманы 72-гадовы пенсіянер. Жыхар вёскі злавіў сеткай 9,5 кілаграма рыбы. Апошнімаю давядзецца заплаціць 2 540 000 рублёў.

Прапалі карабы з яйкамі

На цэнтральным рынку Брэста з павільёна Кобрынскай птушкарфабрыкі раптам знік 51 караб з яйкамі на суму тры з паловай мільёны рублёў. У крадзяжы падазраецца 25-гадовы адміністратар гандлёвай кропкі.

Выбіў дзверы і ўкраў мільёны

З кватэры 82-гадовай бабуркі невядомы злодзей, якога зараз вышукваюць сталічныя праваахоўнікі. Паводле звестак аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама, па дапамогу ў мільёны звярнулася пенсіянерка, якая пражывае ў Мінску на вуліцы Голубева. Калі бабуркі не было дома, з 11 раніцы да паловы другой дня, нехта пранік да яе ў жыллё, выбіўшы ўваходныя дзверы. Прычым невядомы нахабнік, трапіўшы ў чужую кватэру, змог адшукаць схованку з грашамі і пакінуў месца здарэння істотна пабагацеўшы за кошт пацярпелай. Як высветлілася, злодзей скраў 3 мільёны 320 тысяч рублёў і 10 долараў ЗША.

Недакуркі каштавалі жыцця і здароўя

У Рэчыцы па вуліцы Будайнікоў удзень адбыўся пажар у кватэры. Непапраўчы гаспадар загінуў. Работнікі МЧС з паверхвай будынка былі выратаваныя 8 чалавек, 12 — эвакуаваныя. А ў Гродне ў мікрараёне Фолшук такі пажар адбыўся на палове першай гадзіны ночы. Выратаваліся кам-пажарным з суседніх кватэр і вышэйразмешчанага паверха давялося ратаваць 6 чалавек, чацвёрта з якіх з дыягназам «атручэнне прадуктамі гарнізана» былі шпіталізаваныя ва ўстанову аховы здароўя. Эвакуаваныя сем чалавек. Як паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, верагодна прычына пажараў у абодвух выпадках — неасцярожнасць пры курэнні.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Дзевяць з дзеяцў немцаў супраць капіталізму

88 працэнтаў жыхароў Германіі выказаліся за ўстаўналенне новага эканамічнага парадку, які адрозніваецца ад капіталізму, паведамляе Spiegel са спасылкай на вынікі сацыялагічнага апытання, праведзенага інстытутам даследавання грамадскай думкі Emnid на заказ фонду Bertelsmann.

На думку рэспандэнтаў, капіталізм не садзейнічае ні ўстаўналенню сацыяльнай справядлівасці, ні ахове навакольнага асяроддзя, ні ашчаднаму стаўленню да прыродных рэсурсаў. Тым не менш, нягледзячы на прырыманне капіталізму, немцы не схільны мяняць эканамічны строй рэвалюцыйным шляхам.

Як паказала апытанне, адказнасць за тое, што адбываецца, грамадзяне ФРГ ускладаюць не на палітыку і прадстаўнікоў буйнога бізнесу, а на саміх сябе: чацвёрта з пяці рэспандэнтаў заявілі, што кожны павінен адказваць над сваім ладам жыцця і даць сабе адказ, ці сапраўды эканамічны рост з'яўляецца для яго прыярытэтным.

На думку большасці апытаных, сацыяльныя сувязі, здароўе і захаванасць навакольнага асяроддзя ўяўляюць большы каштоўнасць, чым пастаяннае меркаванне капіталаў. Адзначаюцца, што такія адносіны аднолькава распаўсюджаныя сярод



Сімвалічнае пахаванне капіталізму ў Берліне.

Прадстаўнікоў розных сацыяльных груп. Пры гэтым большасць апытаных таксама ўпэўнена, што існуючы эканамічны парадок можна рэфармаваць у правільным кірунку і пры наяўнасці палітычнай волі легка сумесіць той жа эканамічны рост і ахову навакольнага асяроддзя.

Між тым, 82% рэспандэнтаў мяркуюць, што далейшы эканамічны рост неабходны для падтрымання палітычнай стабільнасці. Дзве трэці, аднак, не чакаюць ад росту эканомікі аўтаматычнага павышэння ўласнага ўзроўню жыцця. У стваральную сілу рынкавых механізмаў, якая сама аднаўляецца, верыць толькі трэць апытаных. Асабліва высокі скепсіс сярод моладзі.

ОРЕЛ НЕ СПЫНІЦЬ ДЗЕЯННЕ ПАЖЫЦЦЭВАЙ ГАРАНТЫ

Кампанія Opel прыняла рашэнне не спыняць дзеянне рэкламнай кампаніі, прысвечанай увядзенню «пажыццэвай гаранты» на аўтамабілі, нягледзячы на патрабаванне нямецкага Цэнтра па абароне ад недобрасумленнай канкурэнцыі (WZB). Пра гэта паведамляе Reuters.

«Мы ніколі і не думалі спыняць кампанію, — заявіў віцэ-прэзідэнт па продажы, маркетынгу і пасляпродажным абслугоўванні Алейн Вісер, дадаўшы, што не льючы ўмовы пажыццэвай гаранты недакладнымі або ўводзчымі спажываўцаў у зман. — Як і любая гарантыя на аўтамабілі, наша мае свае ўмовы, і гэтыя ўмовы растлумачаныя гранічна ясна».

У сваю чаргу прадстаўнік Цэнтра па абароне ад недобрасумленнай канкурэнцыі ўдакладніў, што арганізацыя знаходзіць «опелеўскую» гарантыю падманам таму, што ў яе ўмовах хоць і не паказаны канкрэтны час яе дзеяння, але дадзена абмежаванне па прабегу машыны — 160 тысяч кіламетраў. Акрамя таго, дзеянне гарантыі спыняецца пры продажы аўтамабіля. У Opel лічаць, што такога абмежавання на кіламетражы цалкам дастаткова для сучасных машын. «Знайдзіце і пакажыце мне цяпер хоць адну машыну з прабегам больш за 100 тысяч кіламетраў», — дадаў Вісер.

Таксама гарантыя пакрывае ўсе выдаткі на запчасткі толькі на працягу 50 тысяч кіламетраў, пасля чаго аўтаўладальніку прыйдзецца самастойна аплачваць кошт дэталаў (але са зніжкай, якая вар'іруецца ў залежнасці ад прабегу). Пры гэтым гарантыя дзейнічае на дэтале рухавіка, каробкі перадач, рулявога кіравання і электронікі, але выключаче кампаненты, якія патрабуюць рэгулярнай замены (напрыклад, фільтры).

IKEA РАСПАВЯЛА ПРА КУХНІ 2040 ГОДА



KITCHENS OF THE FUTURE

Прадстаўнікі даследчай арганізацыі The Future Laboratory на заказ брытанскага падраздзялення кампаніі IKEA распрацавалі канцэпты кухні ўзору 2040 года. Усё яны прадставілі тры варыянты кухняў: Intuitiv, Elementara і Skarp.

Intuitiv у IKEA лічаць найбольш верагодным варыянтам будучай кухні. Яе сэнсары змогуць чытаць хвалі мозга гаспадары і, напрыклад, вызначаць пахмелле або падладваць працу святлодыёдных праектараў пад яго настрой.

Халадзільнік у Intuitiv зможа прапанаваць некалькі варыянтаў сьняданку, а галаграфічная праекцыя шэф-кухара падкажа новыя рэцэпты і дапаможа пры гатаванні. Многія стравы можна будзе прыгатаваць у аўтаматычным рэжыме.

Варыянт Elementara прадугледжвае, што асновай кухні будучыні стане энергазахаўванне. Частка прадуктаў будзе вырошчывацца проста на кухні, замест халадзільнікаў будучы выкарыстоўвацца халодныя каморы, а функцыя перапрацоўкі адходаў будзе ўбудаваная ва ўсе кухоннае абсталяванне.

Паводле варыянту Skarp, кухня, наадварот, стане высокатэхналагічнай. Усё абсталяванне будзе сінхронізаванае адно з адным і зможа гатаваць стравы без умяшання чалавека. Для гэтага на кухні будзе ўсталяваны трохмерны харчовы прынтар. «Мозгам» і кантрольнай панэллю ў Skarp будзе планшэтная прылада, падобная на цяперашні iPad. Акрамя таго, такая кухня будзе самаачышчацца.

РАСПРАНУЦА Ў АБМЕН НА НОВЫ РОДСТЭР

Брытанскае падраздзяленне кампаніі Renault абвясціла конкурс, які прапануе яго ўдзельнікам распрацаваць да сподняй бялізны за 12 секунд і зніць гэта на відэа. Конкурс праходзіць у рамках рэкламнай кампаніі новага родстэра Wind — Race the Roof («Абгані дах»), паведамляе Autoevolution. Аўтар самага арыгінальнага роліка атрымае ў якасці прызга рэкламаваны аўтамабіль.

Ідэя рэкламнай кампаніі складаецца ў тым, каб паказаць, як хутка родстэр Wind мяняе змовае «адзенне» на летняе: 12 секунд — гэта час, за які ў навіні складаецца дах.

Па словах дырэктара па маркетынгу брытанскага прадстаўніцтва Renault Філа Ерка, арыгінальнае рэкламнае кампанія павінна прадманстраваць, што новы Wind рознічыцца на людзей, якія любяць весельсцо — незалежна ад умоў надвор'я.

Прыём відэаработ ад інтэрнэт-карыстальнікаў завершыцца 30 верасня. Пасля гэтага супрацоўнікі кампаніі выбяруць самае вясёлае і арыгінальнае відэа, аўтар якога і атрымае новы аўтамабіль.

АДСТАЯЛІ ПРАВА ПІЦЬ НА ПАСЯДЖЭННЯХ

Гарадская рада Цюльвінц у Рудных гарах абараніла сваё права праводзіць пасяджэнні ў памішанні рэстарана пры гатэлі, адхіліўшы скаргу, пададзеную аб'яднаннем свабодных выбаршчыкаў, паведамляе Welt.

У скарге гаворка ішла пра тое, ці могуць члены савета на вярочніх пасяджэннях піць піва і есці. Па пункту ўжывання алкаголю большасць членаў рады прагаласавала за (12 супраць 9). Што датычыцца страў, 13 членаў рады ўхвалілі практыку вярчэння на пасяджэннях, 7 прагаласавалі супраць.

Гарадская рада Цюльвінц ўжо многія гады засядае ў памяшканні гасцінчнага рэстарана, таму што ў ратушы не хапае месца. Вячэрнія пасяджэнні часта працягваюцца далёка па поўнач. Аднак мэр Вольфганг Трыберт (Wolfgang Trierbert) адхіліў абразлівыя меркаванні, што палітычныя дэбаты канчаюцца гульнямі.

«Мы амаль не п'ём алкаголю, хоць кожны, зразумела, мае магчымасць заказаць сабе піва або радлер», — адзначыў мэр, дадаўшы, што многія прыходзяць на вячэрнія пасяджэнні прама з працы, галодныя і таму заказваюць сабе што-небудзь з ежы.



Усімхінемся!

Нядаўна абедаў на кухні, спякота... Прынесі ўключыў вентылятар — прыгожасць... Ну на чорта, пятаецца, я вырашыў ПАПЕР-ЧЫЦЬ?!

Поўная дзяснічца ў тату-салоне. — Хачу татуіроўку! — Якую? — Ну, не ведаю, проста прыгожую рэч якую-небудзь на папачыці... — «Занос — 1 м» пойдзе?..

Распажыўнага да канца ліпеня забракаваў 544 884 бутэлькі віна, увезенага з Малдовы. Такой маштабнай гульні даўно ўжо не было, сцвярджаюць дэпутаты Распажыўнага.

Дыялогі ў сеціве. — Сашчанка, такая рэчы праз інтэрнэт не кажуць, але я... Я цяжарная... Гэй, ты рады? Саша-а? — Яго няма, ён адышоў. — Вой, а хто гэта? — Мяркуючы па сітуацыі, ужо практычна бабуля...



Васілю Міхайлавічу АЧАПОЎСКАМУ

Паважаны Васіль Міхайлавіч! Вішучем Вас, дырэктара РСУП «Саўгас «Слуцк», з днём нараддзання. Вы путь прайшлі нелегкай і большай, аднак не старастіліся душой, Пасколькі старасць — толькі тэх удел, Кто оказался в жизни не у дел, Кто будет длинной и приятной частью пути, Которую осталось Вам пройти. Здоровья, счастья Вам на много лет, Успехов новых, радости, побед! И мы надеемся, что Вас еще успеет Поздравить со столетним юбилеем! Администрация, прафкам і ўсёсь калектыў РСУП «Саўгас «Слуцк» Слуцкага раёна.

...Так фото я зрабіў тады для чытачоў май «ЗВЯЗДЫ». (На гэтым фотаздымку вы бачыце ўнікальны помнік у гонар літары У, які знаходзіцца ў Полацку)

СКАНВОРД

Сканворд з 18 жніўня. Складзены Андрэй Міхайлаў. Змяшчае сетку з 18 пазіцыямі для адказаў і 18 фотаў птушак.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

Сканворд (18 жніўня). Па гарызанталі: Бугаль, Сланечна. Епка. Ежа. Сэт. Смык. Сокал. Кладка. Асет. Акт. Айран. Літ. Ампер. Нос. Рад. Клён. Даміно. Салідол. Кед. Штука. Шыла. Анаша. Замес. Сакз. Працяг. Лупа. Арзапаг. Затайка. Па вертыкалі: Фармаколаг. Ака. Нафта. Кмен. Ліда. Скарпіён. Шлюпка. Мак. Ноша. Льеж. Торф. Смала. Ласка. Бура. Цуг. Кляч. «Спартак». Саўга. Газ. Стажор. Афша. Карунд. Дым. Поле. Бятаніст. Ластаўка.

Сёння Месяц Поўня ў 20.05. Месяц у сузор'і Рыбаў. Сонца Усход Захад Даўжыня дня. Мінск — 6.03 20.19 14.16. Віцебск — 5.50 20.12 14.22. Магілёў — 5.53 20.10 14.17. Гомель — 5.54 20.03 14.09. Гродна — 6.19 20.34 14.15. Брэст — 6.23 20.31 14.08. Імяніны: Пр. Аляксандра, Васіля, Магіла, Фёдара. К. Маліны, Мальвіны, Міхаліны, Барталамея, Юрыя.



фота Сяргея АЛЯКСАНДРАВА

Надвор'е на заўтра. Геамагнітны ўзрушэнні. Абзначэнні: — німа прыметных геамагнітных узрушэнняў; — невялікія геамагнітныя узрушэнні; — слабая геамагнітная бура.

24 жніўня. 960 год — 1050 гадоў назад нарадзіўся Рагнеда Рагвалодаўна, полацкая князёўна, асветніца. Дачка полацкага князя Рагвалода, жонка вялікага князя Уладзіміра Святаслава. Паводле летапісаў, адхіліла сватаўста Уладзіміра Святаслава, які княжыў у Ноўгарадзе. Каля 980 года Уладзімір захапіў Полацк і забіў бацьку, маці і двух братоў Рагнеды, а яе гвалтоўна зрабіў сваёй жонкай і даў ёй славянскае імя Гарыслава. З пачатку помсты яна здзейсніла няўдалы замах на князя. Уладзімір выслаў жонку і сына, які заступіўся за маці, у горад Заслаўе. Паводле падання, пасля хрышчэння князь Уладзімір Рагнеда адмовілася ў другі раз выйсці замуж і пастрэлася ў манашкі пад імем Анастасія. Памерла ў 1000 годзе. 79 год — вывяржэннем вулкана Везувій дашчэнтку знішчаны горад Помпеі. «Чым больш у цябе грошай, тым больш — сяброў, з якімі цябе нічога не звязвае, акрамя грошай». Тэнесі Уільямс (1911—1983), амерыканскі драматург.

НЕ ЎПРЫГАЖЭННЕ, А СІМВАЛ

Паспрабуем сфармуляваць некаторы збор правілаў, якія датычацца заручальных прысцёнкаў, але пры гэтым будзем пастаянна пераключаць «масток» з мінулага ў дзень сённяшня. ● Лячылася, што дараваць адзін аднаму прысцёнку да шлюбу вельмі непажадана — гэта вядзе да хуткага расставання. ● Сёння, як і раней, маладыя звычайна выбіраюць сабе залатыя прысцёнку. ● Вячэрнія прысцёнку павінны быць выраблены з аднаго металу і пры гэтым не мець ніякай граверовкі. Вячэрнія прысцёнка — не ўпрыгажэнне, а сімвал «гадкага» шлюбнага жыцця. ● Маладым ні ў якім разе нельга выкарыстоўваць заручальныя прысцёнку, зробленыя з прысцёнкаў сваіх бацькоў шляхам расліпавання і пераплаўкі. Не барыце на сабе адказнасць раз'ядноўваць тое, што калісьці было сімвалам паяднання. ● Нельга выкарыстоўваць для пераплаўкі і вырабу заручальныя прысцёнку знойдзены прысцёнка (вы ж ведаеце, якую інфармацыю можа прынесці вам гэтая знаходка). ● Па той жа прычыне нельга вячэрняе прысцёнка удавы, разведзеных бацькоў. Ён можа «пацягнуць» за сабой іх нешчасліваю долю. ● Удавец (жанчына ці мужчына) захоўвае заручальны прысцёнка на працягу трох гадоў, пры жаданні яго можна насіць да скону веку, аднак памятайце: ён не будзе спрыяць вашаму паўторнаму замужжы. ● Калі ўдава выходзіць замуж другі раз, то вячэрні прысцёнка яна зноў-такі будзе насіць на правай руцэ, а прысцёнка ад першага шлюбу трэба зніць і захоўваць асобна, пры гэтым ні ў якім разе не перадаваць у спадчыну сваім дзеціма. Маецца на ўвазе наступнае: пасля смерці маці ён можа быць сімвалам памці, але ім нельга будзе нікому заручацца. ● Калі муж і жонка былі паневанчыня, то пасля смерці мужа яго прысцёнка захоўвала жонка. І калі яна не выходзіла другі раз замуж, то абодва прысцёнку клялі ёй у труну. ● Гэтае правіла дзейнічала і ў тым выпадку, калі памірала жонка. ● Калі сям'я скасавала шлюб, то заручальныя прысцёнку нельга насіць нават у якасці звычайнага ўпрыгожвання. ● Адным з найбольш сімвалічных падарункаў для тых, хто ўступіла ў шлюб, з'яўляецца заручальныя прысцёнку, якія перадаюцца ў спадчыну. Чым вышэй ступень спадчыннасці, тым больш моцным ахоўным патэнцыялам яны валодаюць. Маладыя могуць вячэрняе прысцёнку сваіх бацькоў толькі пры ўмове, што тыя адзначылі сярэбарнае вяселле. Асабліва пашанай карысталіся прысцёнку залатых юбіляраў. ● Па перакананні нашых продкаў, калі прысцёнка падчас шлюбавін падаў, гэта прадказвала недаўгавечны саюз. ● Лячылася пажаданым, каб абодва прысцёнку купляў жаніх. ● Таксама пажадана было, каб заручальныя прысцёнку былі набываны ў адзін дзень у адной краме і за адны грошы, прычым на ршту ад іх нельга было нічога купляць на працягу некалькіх дзён. Гэта было прадказаннем доўгага сумеснага жыцця. ● Заручальныя прысцёнку, вэлюм, іншыя вясельныя атрыбуты жаніх і вясельныя нельга даваць прымараць нікому, нават родным братам ці сёбрам. Інакш у сям'і будзе басконцыя спрэчка. ● Глыбокія знацы народных традыцый настольківа раілі: вярнуўшыся дадому пасля набывання прысцёнку, на парозе трэба сказаць словы замоўвы ці малітвы, напрыклад: «На добрае жыццё, на верную сям'ю. АМІН».

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 2200113, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.310. Індэкс 63850. Зак. № 4106 Нумар падпісанні ў 19.30. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12